

ЗВЯЗДА

Пралётары
ўсіх краў, у
элучайцеся!

Пролетарии всех стран,
соединайтесь!

פרולטארטן פון אלע קענטערן
איינערטן זיך!

PROLETARIUSZE W SZYTKICH KRAJOW
LACZCIE SIĘ!

№ 19 (3127) Субота, 26 студзеня 1929 г. | Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі | Штодзённая газета. Год выд. XIII

3 з'яў рашкім нумарам „Зв'язды“
рассылаецца падпісчыкам ДАДАТАК:

— Т Э З І С Ы —
да XII З'езду КП(б)Б

Што выяўляе і чаму вучыць Дабруская справа?

Учора мы падрабязна высвятлялі характар і глебу, на якой узрасла антысавецкая дзейнасць варожых элементаў на фабрыцы «Гэрой працы».

Там мы гаварылі, што вакол савецкай фабрыкі ўвесь час ідзе глыбокая жорсткая кілсавая барацьба, якая ўскладняецца цэлым радом мясцовых асаблівасцяў. Аднак, пры ўсім тым, мы ня можам не разглядаць гэтую барацьбу інакш, як адно з зьвеньяў тэй агульнай кілсавай барацьбы, якая зьвязана з нашым сацыялістычным наступленьнем.

«Перажываемыя труднасці зьвязаны з абстрактнасьцю кілсавай барацьбы ў горадзе і асабліва ў вёсцы, з узрастаньнем супраціўленьнем, якое аказваюць сацыялістычнаму наступленьню капіталістычных элементаў краіны, у прыватнасці ўзрастае ва ўмовах нолу кулацтва».

Толькі выходзячы з гэтай ацэнкі лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б), можна правільна ацаніць і зразумець пэсарную сутнасць падзей на Дабрускай фабрыцы. У Добрушы мы налядаем зьявіцца больш складанае, чым толькі праявы злоснага антысавецкага ітызму. Там мы бачым цэлы комплекс прыёмаў і метадаў, якія асабліва сутнасці накіраваны супроць барацьбы і палітыкі, што праводзіцца на сацыялістычнай фабрыцы. Гэтая тактыка ў значнай меры накіравана супроць сацыялістычнай рацыяналізацыі, якая зьяўляецца асноўнай задачай рабачай кілсы.

У сапраўднасці, што могуць ззначыць на фоне праводзімай (у тым ліку і на гэтай фабрыцы) сацыялістычнай рацыяналізацыі такія ляўнігі, як «Добруш для добрушчан?». Фактычна гэтае «месніцтва» зьяўляецца шылдай, за якой хаваецца супраціўленне рацыяналізацыі. Нарэальні месніцтва ідуць у далейшае мінулае, да тых часоў, калі фабрыка была ўласнасцю князя Паскевіча і калі наўмысляр рабочым прышчэплаліся цэхаваы інтарэсы. Трба адкрыта сказаць, што яшчэ і дагэтуль (дзякуючы нашай слабай рабоце) некаторая частка рабочых не пазбавілася ад гэтых цэхаваых «вотчыных» настрояў.

Тут на лішнім будзе ўспомніць ленынскія словы аб тым, што рабочыя павінны сваёй перамогай лішчэ дагэтуль будучы стаяць «на калені ў гэтай мінулага». Закліку рабочых рашуча ачышчаць з сябе гэтыя мінулага ў

зьяўляецца тое, што многія рабочыя імкнуцца працаваць на фабрыцы «ўсёй сям'ёй». І вось, калі частка рабочых, маючых у вёсцы серадмяцкую гаспадарку, працуе на фабрыцы ў ліку 3-4-5 чалавек, пачынае ўжываць на гаспадарцы пастаянную наёмную сілу — гэта ўжо ненармальна і небяспечна. Тут мімаволі савецкай фабрыка ставіцца на задні плян, а на першым плане стаіць сельская гаспадарка, якая часам перарастае нават у кулацкую. Тамі паўкулак, паўрабочы ўжо глядзіць на фабрыку толькі як на сродак для вернага прыбытку. Ён ужо ня цікавіцца ўздывам фабрыкі. (Бязумоўна, да гэтай катэгорыі ня можна адносіць тых рабочых, якія а-за неабходнасці маюць у вёсцы домікі або карову).

На добрускім прыкладзе мы яскрава наглядзем, як заключаецца блёкі паміж кулацкімі і чорнасоцыйна-папоўскімі элементамі, якія ў шылдай рэлігійнай прапаганды і спальняючы нацыянальную рацыяналізацыю паднімаюць свайму ўдзельную рабочых. Стрытываючы ў месніцтва, гэтыя элементы ўжо выкідаюць проста контр-рэвалюцыйны лезунг: «Савецкая ўлада толькі да рэчкі».

Пралетарская дыктатура ня можа дазволіць, каб гэтыя кулацка-чорнасоцыйныя элементы маглі беспакарана рабіць сваю контр-рэвалюцыйную справу. Вось таму было зусім неабходна частку з выкрытых варожых элементаў ізаляваць. У такой-жа меры была зусім неабходна пастанова прафарганаў аб выключэнні з саюзу тых рабочых, якія сьведомы і актыўна дапамагалі варожым элементам.

Разам з тым мы таксама адкрыта павінны прызнаць, што магчыма сьць доўгай антысавецкай работы на фабрыцы ў значнай меры была абуоўлена недапушчальным пслабленьнем партыйнага кіраўніцтва і масавай работы сярод рабочых. Мы можам сказаць, што масавая работа на фабрыцы праводзілася па шаблёне, была акадэмічнай, ня выходзіла з тэй кілсавай барацьбы, што адбывалася на самай фабрыцы. Разам з тым як мясцовыя, так і аэруговыя партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі дэпусцылі крайнішо імчуласць у ацэнцы становішча на фабрыцы. Сьгналы аб ненармальнасці на фабрыцы раздаваліся ня раз, але яны не дадзеньваліся. Значнае засьмечаньне арганізацыйнай арганізацыі адгннула

Першая ў сьвеце сустрэча рабочых ад варштату з кіраўнікамі замежнай палітыкі

Рабочыя маскоўскіх фабрык і заводу адабраюць замежную палітыку савецкага ўраду

МАСКВА. 24-га студзеня ўвечары па просьбе рабочых буйнейшых заводу і фабрык Сакольніцкага раёну адбылася сустрэча дэлегатаў рабочых гэтых прадпрыемстваў з членамі калегіі і адказнымі працаўнікамі народнага камісарыяту па замежных справах. У народным камісарыяце замежных спраў сабралася каля 100 дэлегатаў — рабочых заводу «Красный Богатырь», «Буревестник», «Коса», фарбавачна-пішыцкай фабрыкі, фабрыкі імя Бабаева і інш.

Дэлегаты заслухалі справадачы рабочых-вылучэнцаў, якія прауюць у Народным Камісарыяце Замежных спраў, паведамленьне галоўнага сакратара калегіі Наркам. замежных спраў т. Кантаровіча аб структуры апарату Наркам. замежных спраў, а потым дэлегатамі было падана т. Літвінаву выш 100 запісак з пытаннямі наконт міжнароднага становішча Савецкага Саюзу, палітыкі савецкага ўраду ў пытаннях разбраеньня, барацьбы савецкага ўраду за мр і г. д.

На ўсе гэтыя пытаньні тав. Літвінаў даў вычэрпваючы адказы. Потым выступіў рад рабочых, якія зазначылі, што гэта першая ў сьвеце сустрэча і гутарка рабочых ад варштату з кіраўнікамі і працаўнікамі замежнай палітыкі. Многія з іх выказвалі пажаданьні, каб такія гутаркі наладжваліся часцей. Ва ўхваленай аднагалосна рэзалюцыі, запрапанаванай дэлегатамі заводу «Красный Богатырь», дэлегаты адзначылі, што «палітыка савецкае дзяржавы зьяўляецца самай правільнай палітыкай рабочае кілсы — гэта палітыка міра і барацьбы за забеспячэньне плённага сацыялістычнага будаўніцтва».

Адабраючы работу Наркам. замежных спраў па ўсеагульнай барацьбе за мр, дэлегаты запэўнялі кіраўнікоў камісарыяту, што іх работа, кожны іх крок і кожная нота савецкага ўраду знаходзяць поўнае адабраеньне сярод рабочых.

Вітаючы ініцыятыву Сакольніцкага райсавету, а таксама і кіраўнікоў Наркам. замежных спраў і партыйных і грамадзкіх арганізацый Наркам. замежных спраў па наладжваньні сыстэматычных гутарак з рабочымі маскоўскіх фабрык і заводу, дэлегаты ў заключэньне заўдале, што яна раскажа рабочым аб тэй вялізнай барацьбе, якую вядзе савецкі ўрад за мр.

Аднагалосна была таксама ўхвалена прапанова паслаць прывітаньне народнаму камісару замежных спраў тав. Чычэрну. (ТАСС).

Юга-слаўскі кароль прабуе апраўдаць дыктатуру

ЛЕНДАН, 24. Юга-слаўскі кароль Аляксандр у гутарцы з белградзкім карэспандэнтам агенцтва «Рейтэр» заявіў, што ён прабаваў унікнуць патрэбнасці стаць на той шлях, які аказаўся адзіна магчымым і які ў свой час Радзіч прапанававу сучаснаму прэм'еру Жыўковічу. У сучасны момант Аляксандр ня можа сказаць, як доўга працягнуцца цяперашні рэжым, але ён хоча вырнуцца да нармальнаго умоў, як толькі гэта дазволіць работа па рэарганізацыі краіны. (ТАСС).

Ангельскія самалёты прыжытуюцца ў бомбамітаньні ўпаблізу аўганскай граніцы

13 кавалерыстх забіта, 13 паранена

ЛЕНДАН, 24. Агенцтва «Рейтэр» паведае: «У Пэшавары (Індыя, каля аўганскай граніцы), з прычыны непаразуменьня эскадрон індыйскай кавалерыі праводзіў тактычнае вучэньне ў тым гадзіны, калі мясцовыя, на якой праводзілася навучаньне, па распісаньні заняткаў служыць палігонам для бомбамітаньня з самалётаў. Эскадрон аказаўся ў зоне паданьня бомб, якія скідваліся з вышыні ў 4.000 футаў. У выніку — бомбамі забіта тое індыйскіх афіцэраў і 10 індыйскіх кавалерыстх, 13 кавалерыстх паранена. Забіта шмат коняў.»

ЛЕНДАН, 24. Орган рабачай партыі «Дэйлі Геральд», абгаварваючы гэты выпадак унаблізу Пэшавара адзначае, што паведамленьне аб самым выпадку ня тлумачыць, чаму самалёты з бомбамі на барту ляталі каля аўганскай граніцы, «пражытуючыся ў бомбамітаньні».

ЛЕНДАН, 24. Агенцтва «Рейтэр» паведамляе: «Адказваючы ў палаце вобшчын на запытаньне, таварыш міністра авіяцыі Вінтэртон заявіў, што ангельская ваенная авіяцыя ў Індыі складаецца ў сучасны момант з 10 авія-атрадаў, з якіх 2 перакінуты туды ў багучым бюджэтным годзе».

ЛЕНДАН, 24. Агенцтва Рейтэр паведамляе: «Выступаючы ў Нортум-Борлендзе, прэм'ер Балдуін закруаў тая цяжкасці, якія перажывае ангельская прамысловасць. Прэм'ер сказаў: — Пасля пайны з намі канкуруюць іншыя дзяржавы больш, чым да пайны. Дзяржавы з замежнай канкуруючай дзейнасьцю рэагуюць на іх усяго пагаршае становішча прамысловасці — гэта апека над ёю з боку ўраду і захаваньне прычыну перавагі да тавараў ангельскай прамысловасці. Балдуін рэзка супярэчыў супроць нацыяналізацыі асноўных галін прамысловасці».

ЛЕНДАН, 24. Агенцтва Рейтэр паведамляе: «Выступаючы ў абаронцамі нацыяналізацыі, Балдуін зазначыў на іл-ўдчыне, якія суправаджаюць дзяржаўнае кіраўніцтва прадпрыемствамі. Прэм'ер указаў на страты, якія панеслі дзяржаўныя кампаніі ў Аўстраліі, Канадае і ПАЗШ. Прэм'ер напамінуў, што паміж 1917 і 1921 годам, калі ангельскае вугальная прамысловасць знаходзілася пад кантралем дзяржавы, ураду прышлося выдзьць горнай прамысловасці субсідыю ў разьмеры 40 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў.»

ЛЕНДАН, 23. Ангельскі друк паведамляе аб тым, што ўрад Балдуіна мае намер распусьціць парламент 21 мая 12 чэрвеня абдуоуца выбары ў парламент. («Фолкс-Цейтунг»).

Валікі пажар у Кан-

Японская палітыка ў Кітаі церпіць крушэньне

Бурнае паслэдзіньне японскага парламенту

ТОКІЁ, 24. Цэнтральным пунктам першага пасяджэньня сесіі японскага парламенту было запытаньне дэпутата апазыцыйнай партыі «Мінсэйтэ» Нагаі, які ў 2-галзіннай прамове рэзка пападаў на ўрад Танака за яго палітыку ў адносінах да Кітала. Нагаі між іншым падкрэсьліў, што японская палітыка ў Манчжурый і Манголіі пацярпела крушэньне. Жаданьне ўраду супраціўніць разам з Англіяй у Кітаі таксама было адхілена з прычыны заявы Чамбэрлена аб прыльскай палітыцы Англіі ў адносінах да Кітала.

Выступаючы з адказам на запытаньне Нагаі, прэм'ер Танака заявіў, што палітыка ўраду ў Кітаі зусім сьце апраўдала.

Нагаі два разы задаў пытаньне прэм'еру Танака аб абставінах замыху на жымьцё Чжан Цао-ліна. Аднак, Танака ад адказу адхіліўся. Атмасфэра пасяджэньня была вельмі напружанай.

Пасля прамовы Танака, дэпутат апазыцыйнай партыі «Мінсэйтэ» Саіто ўнес запытаньне, на якой паставе закон аб небяспечных думках быў зьменен імператарскім загадам без парламенту.

Міністр юстыцыі Хара адказаў, што пасляховаць зьмены закону была выклікана неабходнасць. Бо партыі пасыла амаль пагадоўных арыштаў прававала адвадчы сваю дзейнасьць і для гэтай мэты з Манголіі прыбыло шмат студэнтаў-камуністх. (ТАСС).

У Нікарагуа адназілася вайна

НЬЮ-ЕРК. 24. Як паведамляе агенцтва «Асошыйэйтэд Прэс» у Нікарагуа аднавіліся сутычкі паміж войскамі ПАЗШ і атрадамі генэрала Сандыно. Урад Нікарагуа таксама абвешчыў, што ён адгаўляе ваенныя дзеянны супроць 5 чалавек генэрала Сандыно. (ТАСС).

Польская дыплёматыя ў затrudнены

Польскі друк вельмі абураны.

У гутарцы з польскім паслом у Маскве Патэкам тав. Літвінаў прапанававу, каб пратакол аб ажыццяўленьні пакту Калёга быў падпісаны спачатку ўрадамі Польшчы і СССР, а потым адпаведная прапанова павінна быць зроблена Фінляндыі, Эстоніі, Латвіі і Румыніі. Сваё далучэньне да пратаколу азначалы дзяржавы павінны ажыццявіць шляхам прысылкі па імя СССР, або Польшчы пісьмовае згоды. Такая працэдура выгадна тым, што зьяўляецца найбольш кароткай, а акрамя таго, яна поўнасьцю супадае з парадкам, прадугледжаным для ратыфікацыі самога пакту Калёга.

Аднак, калі меркаваць на тым, як сустрэў польскі ўрадавы друк крок савецкай дыплёматый, дык можна думаць, што парадка, прапанаваны т. Літвінавым, ня толькі не адпавядае інтарэсам польскага ўраду, але, відавочна, разбурае некаторыя яго разлікі і планы.

Найбольш уплывовы орган пілсудчыка «Глос Правды» напранае тав. Літвінава за апублікаваньне яго вусных перагавораў з панам Патэкам.

Зразумела, калі-б савецкая прапанова засталася ўтоенай ад шырокай публікі, дык польская дыплёматый лягчы было-б манэўраваць для таго, каб нарошце з свайго боку прапанавалі перагаворы на якой-небудзь балтыцкай канфэрэнцыі, дзе Польшча адыгрывала-бы ролю кіраўніцтва блёку аэраінных дзяржаў. Цяпер-жа становішча польскага ўраду аказваецца цяжкім.

«Глос Правды» мармыча таму нешта мала зразумелае наконт таго, што працэдура прапануемая т. Літвінавым, выклікае сур'ёзныя сумненьні. А орган вайсковага міністэрства «Польска Збройна» выступіў раптам з выкрывчымі «пьякельнага пляну Камітэруну ў Бэсаравіі».

Як ва ўсіх аналігійных выпадках, мы маем тут перад сабою адны фронт польскага і францускага друку. Радуючыся, што «Польшчы ўдалося лабіцца ад Масквы растлумачэньня аб адуотнасці ў Савецкага Саюзу меркаваньняў супроць удзелу ў пратаколе Румыніі і прыбалтыцкіх дзяржаў», афіцыйна францускага міністэрства замежных спраў «Тан» заўважыла, што «Польшча зможа з гэтага часу адкінуць усякую формулу, якая будзе несумяшчальна з яе абавязальствамі». Пакт Калёга, як вядома, ніякім абавязальствам Польшчы не супярэчыць. Значыць «несумяшчальнасць з абавязальствамі» можа апаздаць толькі ў зытаньнях «працэдурны».

Якія гэтыя абавязальствы і ў адносінах да каго яны існуюць. Прыбалтыцкія дзяржавы з Польшчай нічым акрамя «дружбы» ня

Балдуін -- аб крызісе ангельскай прамысло васьці

Балдуін -- аб крызісе ангельскай прамысло васьці

ЛЕНДАН, 24. Агенцтва Рейтэр паведамляе: «Выступаючы ў Нортум-Борлендзе, прэм'ер Балдуін закруаў тая цяжкасці, якія перажывае ангельская прамысловасць. Прэм'ер сказаў: — Пасля пайны з намі канкуруюць іншыя дзяржавы больш, чым да пайны. Дзяржавы з замежнай канкуруючай дзейнасьцю рэагуюць на іх усяго пагаршае становішча прамысловасці — гэта апека над ёю з боку ўраду і захаваньне прычыну перавагі да тавараў ангельскай прамысловасці. Балдуін рэзка супярэчыў супроць нацыяналізацыі асноўных галін прамысловасці».

ЛЕНДАН, 24. Агенцтва Рейтэр паведамляе: «Выступаючы ў абаронцамі нацыяналізацыі, Балдуін зазначыў на іл-ўдчыне, якія суправаджаюць дзяржаўнае кіраўніцтва прадпрыемствамі. Прэм'ер указаў на страты, якія панеслі дзяржаўныя кампаніі ў Аўстраліі, Канадае і ПАЗШ. Прэм'ер напамінуў, што паміж 1917 і 1921 годам, калі ангельскае вугальная прамысловасць знаходзілася пад кантралем дзяржавы, ураду прышлося выдзьць горнай прамысловасці субсідыю ў разьмеры 40 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў.»

ЛЕНДАН, 23. Ангельскі друк паведамляе аб тым, што ўрад Балдуіна мае намер распусьціць парламент 21 мая 12 чэрвеня абдуоуца выбары ў парламент. («Фолкс-Цейтунг»).

Валікі пажар у Кан-

отным выпадку таковы...
цым такі роскіт месьціна, яко...
па сваёй сутнасці, зьяўляецца глы...
бока антыпралетарскім і выгодным...
толькі кулану і нэпману.

З месьціна зьяўляецца настроі не...
цяпрімаць да тых новых пралета...
раў, якія прыходзілі на фабрыку. Пра...
іх казалі, як пра нейкіх «набродцаў»,
«бандытаў», прышоўшых, моў, «за...
вабўваць» фабрыку. Варожыя эле...
менты, што аселі на фабрыцы, ска...
рыстоўвалі гэтыя настроі ў сваіх мэ...
тах і падагравалі іх. У той-жа час...
рабочым не растлумачалася ўся...
клясава шкоднасьць такіх адносін...
да новых рабочых.

Другім ня менш важным пытань...
нем ва ўмовах Добрунскай фабрыкі

Подагулім і замаццём нашы дасягненні (Да 2-га пленуму ЦС Асаваіхіму БССР)

Мінула амаль 8 месьцаў з часу...
1-га пленуму Цэнтральнага Савету...
Асаваіхіму БССР. Гэтым пленуму...
прыдзецца падагуліць вынікі зро...
ленай работы за гэтыя 8 месьцаў,
улічыць свае дасягненні і недахопы...
і прыняць пастаноўкі, якія будуць...
пакладзены ў аснову далейшага...
разьвіцця таварыства, галоўным чы...
нам, улічыўшы ўсе асаблівасці Бе...
ларусі, як пагранічнай часткі Саюзу.

Апошняя акалічнасьць у мінулым...
не ў выстарчальнай меры была ад...
люстравана ў рабоце таварыства і...
гэты прабел асабліва выразнасьць...
паўнін быць падкрэсьлены плен...
думам. Трэба будзе намісьці шляхі,
па якіх арганізацыі Асаваіхіму...
БССР павінны ў далейшым павярыць...
сваю работу па ваянізацыі шырокіх...
пластоў працоўных, па садзейнічань...
ні абароне краіны.

Ва апошні год мы маем далейшы...
рост папулярнасьці Асаваіхіму ў...
шырокіх масах працоўных БССР. Аб...
гэтым сьведчыць рост таварыства,
шпавых ячэек і практычных аргані...
зацыяў пры іх. У перыяд з 1-га ліста...
пада 1927 году да 1-га кастрычніка...
1928 г. лік членаў т-ва ў Беларусі...
вырас на 30,8 проц. і агульны лік...
членаў дасягнуў 152.175 чал., коль...
касьць ячэек вырасла з 2.249 да...
2.999, што значна перавышае агуль...
ны рост па Саюзе. Трэба адзначыць...
вялікі рост таварыства за лік сялян...
Гэта група з трэцяга месьца ў міну...
лым годзе заняла другое месца ў гэ...
тым годзе.

Асноўны кадр таварыства—рабо...
чая кляса, як і раней, займае перша...
е месца па колькасьці і па якасьці.

Аднак, рост таварыства мае нека...
гаторыя недахопы, асноўны з іх ад...
сутнасьць росту за лік батракоў і...
бядняцкай часткі вёскі. Абвастра...
не клясавай барацьбы ў вёсцы не...
павінна прайсьці міма нашых аргані...
зацыяў. Клясава-варожыя нам эле...
менты стараюцца пралезьці ў нашы...
арганізацыі і іх скарыстаць для...
сваіх мэт. Таму неабходна строга са...
чыць за тым, каб варожыя нам эле...
менты не пралезьці ў ячэйкі Асаваі...
хіму і ня былі дапушчаны да вай...
скавай падрыхтоўкі. Ня спыняючы...
ў далейшым росту таварыства за лік...
рабочых, трэба зьяўляючы асабліва...
ўвагу на вырбоўку сялян, у першую...
чаргу, батракоў, беднякоў, каласьні...
каў і былых чырвоных партыянаў...
Таксама трэба будзе яшчэ больш...
умцаваць вырбоўку жанчын у нашу...
арганізацыю.

Адначасова з ростам таварыства...
расьлі яго практычныя арганізацыі...
Лік вайсковых гурткоў павялічыўся...
з 938 да 1.142, вырас лік стралковых...
гурткоў, дзіраў і г. д. На мэдзьяны

барацьбу супраць антыпралетар...
ства ў Лендан, куды праз некалькі...
дзён прыяжджае таксама юга-слаў...
скі міністр фінансаў. (ТАСС).

Гэты ўрок «рэзальцыйнага кіраў...
ніцтва» і прытупленьня клясавага...
пачуцьця трэба ўлічыць з усёй паў...
нотай. Зараз мы павінны так мабілі...
заваць партыйныя, камсамольскія...
і прафэсійнальныя арганізацыі, так...
паставіць нашу палітыка-масавую ра...
боту сярод рабочых, каб мы ня мелі...
паўтарэння тых падзей, што адбылі...
ся на фабрыцы «Гэрой працёр». Гэ...
гага патрабуе рабочая кляса і гэтага...
мы блязуюма даб'ёмся.

ўсе гэта, неабходна адзначыць невы...
старчальны ахват практычнай рабо...
тай, г. ан. усімі відамі вайскавай пад...
рыхтоўкі членаў таварыства. Усяго...
адолена рознымі гурткамі 21 проц...
членаў таварыства. Трэба адкрыта...
сказаць, што ў гэтай галіне яшчэ...
зроблена вельмі мала і на гэта пы...
таньне не звярталася выстарчальна...
ва ўвага. Міжнародныя абставіны...
не даюць нам ніякага гуртку для...
пасабленьня гэтага важнейшага...
виду нашай работы. Пленуму пры...
дзецца заахрыць увагу нашай аргані...
зацыі на больш значны ахват...
членаў т-ва гурткамі вайсковых ве...
даў, стралковых і г. д., на значнае...
пашырэнне сеткі гэтых гурткоў і...
паліпшэньне пастаноўкі работы ў іх.

Побач з гэтым трэба адзначыць...
нездавальняючае скарыстаньне нач...
скаду запасаў. Калі ў галіне яго пе...
раладрыхтоўкі зроблена некаторая...
работа, дык для скарыстаньня яго...
на практычнай рабоце ў якасьці кі...
раўнікоў гурткоў зроблена вельмі...
мала. Адначасова з пераладрыхтоў...
кай неабходна больш прыцягнуць...
начсклад запасаў да практычнай ра...
боты таварыства, бо бяз добрых кі...
раўнікоў мы не дасягнем асноўнай...
нашай мэты—добрае пастаноўкі ра...
боты ў гуртках па непасрэднай ба...
вой падрыхтоўцы працоўных.

Слабым месцам работы таварыства...
— работа ў вёсцы. Пры агульным...
росьце нашай арганізацыі ў вёсцы...
трэба падкрэсьліць невыстарчаль...
насьць нашых практычных дасяг...
неньняў. Між тым пытаньне пад...
няцця ўраджайнасьці сельскае гас...
падаркі зьяўляецца адным з важней...
шых для савецкай грамадзкасьці...
Асаваіхім павінна адыграць у гэтай...
справе галоўную ролю. ЦС наменіў...
па гэтай лініі рад канкрэтных мера...
прыемстваў, яму ўдалося пры...
цягнуць да работы ў сельска-гаспа...
дарчыя сэкцыі лепшых нашых спэ...
цыялістаў. Асноўную ўвагу трэба...
будзе накіраваць на ажыўленьне...
практычнай дзейнасьці нізавых аргані...
зацыяў, асабліва сельскіх ячэек...
накіраваных да павышэньня пра...
дукцыйнасьці сельскае гаспадаркі.

І, нарэшце, пленуму прыдзецца за...
няцца пытаньнем падрыхтоўкі да...
надыходзячых перавыбарў кірую...
чых арганізацыяў таварыства. Асноў...
ная ўвага павінна быць накіравана...
на вылучэньне ў кіруючых органах...
людзей, якія сябе праявілі на прак...
тычнай рабоце, ухільваючы ўсякага...
«ганаровага» прадстаўніцтва.

Перад пленумам стаць задача наме...
ціць пэўныя задачы на зьмовы пер...
ыяд па ўсіх лініях работы нашага...
таварыства.

ВАСЬКОВІЧ.

Генрада супроць па... ходу беспрацоўных на Лендан

ЛЕНДАН, 24. Генэральная рада...
ангельскіх прафэсаў, абгаварыўшы...
пытаньне аб сваіх адносінах да пахо...
ду беспрацоўных гарнякоў на Лен...
дан, пастанавіла «паведаміць усе ра...
ды прафэсаў, што ніводзім з прафэ...
саў, аб'яўненых генэральнай ра...
да, не падтрымлівае гэтага паходу».

Адзім з членаў генэральнае рады у...
гуртках з прадстаўніком друку на...
конт паходу заявіў наступнае: «гэта...
жорсткае і трагічнае падрыхтоў...
ства, у інтарэсах саміх беспрацоўных...
трэба было б адбіць у іх ахвоту да...
яго». (ТАСС).

Дыктатура ў Юга-Славіі

Ужо больш двух тыдняў прайшло...
з таго моманту, як юга-слаўскі кі...
роль Аляксандр закрыў скупшчыню...
(парламант), скасаваў ранейшую...
канстытуцыю і абвясціў сьце самад...
аржаўным уладаром каралеўства.

Так называемая ліберальная част...
ка эўрапейскага буржуазнага гра...
мадзтва з зьяўляючай лэкскасьцю...
прыняла вестку аб крушэньні пар...
лямантарызму ў Юга-Славіі і абвяс...
ціла васьмь дзяткуры ў Эўропе...
У гэтым «прыпынку» ліберальнаю...
буржуазія юга-слаўскае дыктатуры...
праглядае яе страх перад працоў...
нымі масамі і сум па «моцнай ула...
дзе» фашысцкага фасону.

У абвясчэньні дыктатуры ў Юга...
Славіі буйную ролю адыгралі ня...
толькі ўнутраныя юга-слаўскія фак...
тары, але таксама і фактары вонка...
рыя—уплыў прадстаўнікоў Англіі і...
Францыі. Гэтыя апошнія абставіны...
сьведчаць, што зьмена рэжыму ў...
Юга-Славіі мае ня толькі чыста-мяс...
цовае значэньне—юга-слаўскае, або...
балканскае, але што яна ўваходзіць...
у агульны плян англа-францускага...
блэку, зьяўляецца адным са зьвень...
няў у каардынаванай палітыцы гэ...
тага блэку і можа мець немала...
важнае міжнароднае значэньне, можа...
так ці іначай адгукнуцца і ў іншых...
частках Эўропы.

Юга-Славія вырасла на руінах...
аўстра-вэнгерскае манархіі праз да...
лучэньне да ранейшае Сэрбіі паў...
днёва-славянскіх земляў Аўстра...
Венгрыі. Абшар Сэрбскага кара...
льства павялічыўся больш чым у два...
разы, а населенасьць у тры разы, а...
калі ўзяць толькі так званую «старую...
Сэрбію» у граніцах перад балканскі...
мі войнамі ў 1912-13 гадох, дык рост...
будзе яшчэ болей рэзкі.

Перацяўшы большую частку сваіх...
абшараў ад Аўстра-Венгрыі, Юга...
Славія перапыла і ранейшую квар...
хію да пагібель: цэнтралізм і эксп...
атацыю акраін. Старасэрбская бур...
жуазія павяла эксплёатацыю даду...
чых акраін умоцненым тэмпам. У...
той час, як на аднаго жыхара ў стар...
рай Сэрбіі прыходзіла каля 5 руб...
беспасрэдных палаткаў, у Харватыі...
(Крацін)—12 руб., у Ваяводзіне—...
25 руб. і ў Славеніі аж 40 руб. Зна...
умела, што такі ўмоцнены палат...
ковы напіс на акраіны выклікаў...
нездавальненьне самых шырокіх на...
рольных масаў у іх. Адначасова з...
эканамічным высасваньнем акраін...
старасэрбская буржуазія 28-га чэр...

ЧЫРВОНЫ АБОЗ УЗЛЕБІМ
САРАТАЎ, 24. Сёньня ў Саратаў...
прыбыў другі чырвоны абоз з хле...
бам з рэспублікі немцаў Наволжыя...
Прыбыло 691 фурманка (першы абоз...
складаўся з 650 фурманак). Усяго...
дастаўлена 2.650 цэнтнераў хлеба...
2-х саяян Вэбэр і Мартыненка пры...
везьлі на 520 цэнтнераў кожны. Са...
ратаўскія арганізацыі дрэнна пад...
рыхтаваліся да сустрэчы абозу, у...
прыватнасьці млын Цэнтрсаюзу...
вельмі неарганізавана прабьў прым...
хлеба. 10 лютага чакаецца трэці чыр...
воны абоз з нямецкай рэспублікі.

МАСАВАЕ УСТУПЛЕНЬНЕ РАБО...
ЧЫХ У ПАРТЫЮ
САРАТАЎ, 24. У сувязі з ланіскі...
мі днямі ў Балашове 160 рабочых...
паддалі заяву аб жаданні ўступіць...
у партыю. Умоціліся пяць у парт...
тыю батракоў. У Ленінскім раёне...
Сталінградскай акругі, у партыю...
ўступіла 25 батракоў.

ПАКРОЎСК, 25. Пакроўскія мэта...
лістыя і друкарскія пералаткі ў партыю...
29 кваліфікаваных рабочых.

НОВАРАСІНСК, 25. У ланіскія...
дні прынята ў партыю звыш 300 пе...
радавых рабочых.

УЛАДЫВАСТОК, 25. У жалобная...
дні ў партыю прынята 200 рабочых...
Большасьць прынятых рабочых...
маюць 25-30 гадовы вытворчы стаж.

НІЖНІ-НОУГАРАД, 24. У часе лані...
скага тыдня па рабочых раёнах...
губэрні палана звыш 500 заяў рабо...
чых аб прыёме ў партыю.

ГРОЗНЫ, 24. У ланіскія дні рабо...
чымі Грознага палана больш 600...
заяў аб уступленьні ў партыю.

дыктатура, проба гвалтам адуніць...
сэпаратысцкія імкненьні. Параўнаў...
чая (пакуль што) слабасьць кляса...
вага рэвалюцыйнага руху—з аднаго...
боку, і нагаворы Англіі і Францыі—з...
другога, пераважылі выбар вайско...
вае дыктатуры.

Надалейнае перавароту ў пара...
зумеьні з прадстаўнікамі ангель...
скага і французскага ўрадаў робіць...
югаслаўскія падзеі асабліва цікавы...
мі і паказальнымі для нас. Перава...
рот у Юга-Славіі, падзеі ў Аўганіста...
не—усёгэта асновіны аднаго лацну...
які куюцца англа-францускім ім...
пэрыялізмам вакол СССР, не зважаю...
чы на плятаную адмову ад вайны...
ў пакце Калёга. Пакт сам па сабе...
а падрыхтоўка вайны—сама па сабе...
адно дачому не перапаклажае.

На старонках «Зьвязды» ў міну...
лым годзе зьяўлялася, што ў агуль...
ным пляне працэсавецкага блэку...
Юга-Славіі адводзіцца немалаважна...
роля. Яна або павінна актыўна...
ўдзельнічаць у паходзе, або як міні...
мум, даць вольны трыант праз сваю...
тэрыторыю французскай амуніцыі...
для Румыніі і часткова для Польшы.

Калі б сэрбская буржуазія пайшла...
на ўступкі харватам і агадзілася б...
на фэдэрацыйную перабудову дзяр...
жавы, гэта магло б перапаклаць...
удзелю Юга-Славіі ў анты-савецкім...
блэку. А рэжым вайскавае дыктату...
ры, калі ўсе дзяржаўныя справы...
знаходзяцца ў руках ураду з вай...
скоўцаў, такому ўдзелю спрыяе. Усе...
ражнейшыя дзяржаўныя справы...
вырашаюцца ў пэсным коле ў Бе...
градзе і ніякае згоды краўвых сой...
маў не патрабуецца.

Тое, што вайсковая кляса Юга-Сла...
віі, уступаючы на шлях дыктатуры...
ставіць на карту ў палітычнай гуль...
ні самым існаваньне юга-слаўскага...
каралеўства (як адзначыла «Фосішэ...
Цэйтунг» за № 3-1),—мала трыво...
жыць англа-францускі імперыялі...
сты. Ім важна выкармаць Юга-Сла...
вю, як інструмант для ажыць...
нленьня сваіх плянаў, а што ін...
струмант можа ў выніку аламацца—...
гэта іх мала трывожыць. Абы плян...
быў выкананы.

Пераварот ў Юга-Славіі азначае...
палітычнае вагнае пагрозы проці...
ці СССР. Усе весткі з Юга-Славіі...
якія прасякаюць заграціцу праз цэн...
зуру, устаноўленую новым рэжы...
мам, усё болей вышукваюць гэты тэ...
зі.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

25 тысяч чалавек засталіся
бяз жылля
КАНСТАНТЫНОПаль, 23. У го...
радзе зноў выбух вялікі пажар. У...
грэцкім квартале агнём знішчана...
12 вуліц згарэла 1.200 дамоў. 25 000...
чалавек засталіся бяз жылля. Са...
род насельніцтва кануе надвычайна...
вялікая галеча. («Гайт»).

Пуанкарэ пралівае кракадз ілазы сьлэзы Плўдзачныя эльзасцы

ПАРЫЖ, 24. Агэнцтва Гавае паве...
дамляе: «Палата дэпутатаў пачала...
абгаворваньне становішча ў Эльзасе...
Дэпутат Грумбах выступіў пры гэ...
тым з вельмі рэзкай абвінаваччай...
прамавай супроць дзейнасьці эль...
завскіх аўтанамістых, задуляючы, што...
«Эльзас не пераставаў стагнаць пад...
уліскам Намеччыны, якая нават на...
пярэдадні перамір'я адмаўляла гэ...
тай краіне ў прадстаўленьні аўта...
номі».

У заключэньне Грумбах наменіў...
тыя меры, якія, па яго думцы, мо...
гуць вылучыць хваробу, пры чым...
дамагаўся прадставіць у Эльзасе...
правы абедзьвюм мовам (г. зн. фран...
цускай і нямецкай), але з тым, каб...
француская мова карысталася бязу...
моўнай перавагай.

ПАРЫЖ, 24. Агэнцтва Гавае па...
дае:

У фашысцкай Польшчы

КАМУНІСТЫЧНЫЯ ЛЭЗУНГІ НА
МУРОХ ПАЛАЦУ

ВАРШАВА, 23. У Варшаве арып...
таваны Л. Гаршнікоры, які маляваў...
на мурах палацу Мастоўскага каму...
ністычныя лэзунгі. («К. Варш.»).

ЗАСУДЖЭНЬНЕ РЕДАКТАРА

ВАРШАВА, 23. Лодзінскі акружны...
суд засудзіў на 2 тыдні арышту ал...
каанага рэдактара газэты «Лодзянін»...
(орган мясцовай ППО) за зьяўшчэнь...

У Зах. Беларусі чырвоны сыцяг у вільні

ВІЛЬНЯ, 23. Недалёка ад Замка...
вае гары ў Вільні паліцыя арышта...
вала двух маладых людзей у часе...
вышываньня чырвонага сыцягу.

Няўдачы «Вываленьня»

ВІЛЬНЯ, 23. Інтэнсыўная дзей...
насьць агітараў «Вываленьня» на...
Віленшчыне перастае даваць вынікі...
Насельніцтва ня хоча зьбірацца на...
вываленскія мітынгі. З чатырох дэ...
путаткіх мітынгаў «Вываленьня»,...
якія былі назначаны ў Троках, Гур...
геліях, Рудзінках і Мэйшаголе, не...
адбыўся ніводзім з прычыны адсут...
насьці слухачоў. («Сп.»).

Сапраўднае аблічча намецкіх трацінстых

БЭРЛІН, 23. Рэдактар-выдавец органу...
дэмакратыі «Фольксблят» — Бартэльс...
уступіў у с-д партыю, матывуючы сваё...
уступленьне тым, што «навае на за...
вабну Камітэтару прыхільнікамі лані...
бунду аказаліся ўрашчывы, акрамя...
таго, арганізаванае становішча лані...
былі адрозьнічы, што нямецкім рабочым...
абрыла ўзнікненьне новых партыяў».

Трэба адзначыць, што Бартэльс быў...
адным з павядароў вядомых траці...
нстых. (ТАСС).

даныя ў саюзі з інтэрэсам польскага ім...
пэ, як і інтарэсам польскага ім...
пэрыялізму, сапраўды супярэчыць ад...
мова ўраду СССР ісьці на «праца...
дуру», якая завецца стварэньнем...
антысавецкага блэку. Гэтым і тлу...
мачыцца нездавальненьне польскага...
друку і падрыхтоўка ім глебы для...
новага сабатаму савецкае прапа...
ндэ («Правда»).

«Адказваючы ў палаце дэпутатаў...
на выступленьні некаторых прамов...
цаў, Пуанкарэ выказаў жал з пры...
чыны таго, што тры ці іншыя прад...
стаўнікі Эльзасу ў парламанце эль...
заюць фінансавую і адміністрацый...
ную работу, што праводзіць Фран...
цыя ў інтарэсах гэтай краіны. Пуан...
карэ выказаў абурэньне, што сэпа...
ратысцкія газэты Эльзасу адваж...
на ўскладаць на Францыю адка...
знасьць за сусьветную вайну і аб...
вінавачваюць яе ў тым, што яна...
працягвала крывавае вайну, каб...
зрабіць эльзасцаў французамі, нап...
ракор іх воді».

У заключэньне Пуанкарэ заявіў:
«Меншасьць у Эльзасе дрэнна ўна...
гароўнае Францыю, якая столькі...
зработала добра для Эльзасу; гэта...
зьяўляецца самаю ліжжаю прыкрас...
наю для ўсякага француз».

Арышты беспрацоўных у пазнані

ВАРШАВА, 23. У Познані 20-га...
студзеня паліцыя разавіла мітынг...
беспрацоўных і арыштавала трох ча...
лавак. У ноч з 21-га на 22-е на нека...
торых вуліцах Познані былі вывеш...
аны чырвоныя сыцягі. («Жэч.»).

Зьезд саветаў Сахаліны

АЛЯКСАНДРАЎСК НА САХАЛІ...
НЕ, 23. 22-га студзеня тут адкрыўся...
зьезд саветаў. Зьезд прыняў шаф...
ства над пагранічнымі атрадам і...
прыпаднёс атралу чырвоны сыцяг...
І прыглядчы на моцы буран, на...
пачы перад памашканьнем зьезду...
саветаў адомўся парад на якім...
акрамя вайсковых часьней прысут...
нічалі школьнікі і працоўнае на...
сельніцтва. Вылікі ўдэлым сярод дэ...
легатаў зьезду выклікала прыбы...
ць сьлянскіх дэлегатаў, якія віталі...
зьезд. Сьляне прыехалі на санях...
упрыгожаных чырвонымі сыцягамі і...
істужкамі.

23-га студзеня зьезд засудзіў да...
клад аб 5-гадовым пляне разьвіцця...
Сахаліны. Плян прадугледжвае ўкла...
дзеньне 68 млн. 500 тысяч рублёў...
ў прыватнасьці ў прамысловасьці...
мяркуецца ўкладзіць 35 млн. 500 тыс...
рублёў. Плян прадугледжвае пабу...
дову дэспіталічных і цагельных заво...
даў, паліпшэньне сельскай гаспадар...
кі, разьвіцьцё рыбных промыслаў...
пабудову новых школ і камунальных...
прадпрыемстваў і пабудову першай...
на Сахаліне чыгуўкі даўжынёю ў 50...
кілямэтраў паміж Аляксандраўскам...
і Агнівым. Мяркуюцца наладзіць...
рэгулярныя рейсы па ўсходняе...
узбярэжжа і правесці сетку грун...
тавых дарог, на што ўжо ў бягучым...
годзе будзе выдаткавана 7 мільянаў...
500 тысяч рублёў.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Расьцем за лiк лепшых рабочых

(Ячэйка КП(б)Б Меншвэю)

Рабочыя і работніцы Меншвэю горада атгукваюцца на кожны залік партыі, на кожную палезу ў жыллі УсеКП(б). У зьвязку з 25-ай гадавінай 2-га зьезду партыі калектыву камуністычых Меншвэю вырас за лiк рабочых і работніц атварштату на 20 чалавек. У сучасны момант партыйны калектыв налічвае ў сваіх ралох 175 камуністычых. З іх каля 40 проц. — жанчыны-работніцы.

У зьвязку з пашырэннем вiдтворчасці Меншвэю, з уагледзеннем у красавіку мінулага году 2-й з'езду, — у прадпрыемства ўдiлоса звыш 500 рабочых, сарод іх 80 членаў і кандыдатаў партыі. Такім чынам за апошні год парткалектыву Меншвэю вырас на 100 чалавек.

Аднак, бюро парткалектыву не аслабіла тэмпу працы па далейшым удасканаленні рабочых і работніц у партыю. Зараз у зьвязку з ленинскімі думі па імя бюро парткалектыву заклівае залы аб прыёме ў партыю каля 10 рабочых; 5-6 залі падана ў бюро да ленинскіх дэб. Гэсьць у ячэйцы адно адмоўнае з'явішча: не цэх-ячэйкі, так і парткалектыву ў цэлым не змаглі яшчэ выстарчаць прыцягнуць беспартыйных рабочых да ўдзелу ў сваіх сходах.

Між тым, прапрацаваць у гэтай гадзіне неабходна, бо толькі зацікаўленасць працаў цэх-ячэек з боку беспартыйных, узлал іх у сходах зможа забяспечыць нармальны рост парткалектыву Меншвэю.

Рабочыя друкарні БДВ, якія ўступілі ў партыю ў 5-ю гадавіну сьмерці Ленина



Бірыло Рубінштэйн Апсінгім Вавюда

Далпаможнік па пытаннях арганізацыйна-партыйнай работы

Аб „Известиях ЦК ВКП(б)“

Наша партыя па праву зьяўляецца лепшым арганізатарам мас. У неі накіравана самая багатая практыка на толькі палітычнай і гаспадарчай, але і арганізацыйнай работы. На жаль, гэта практыка партыі дагэтуль невыстарчална вымучаецца ў прыватнасці, мала ўлічана і абгрунтавана практыка арганізацыйна-партыйнай работы.

Творчыя ініцыятыва мас, пад кіраўніцтвам партыйнага актыву, перапына вымаганне новых форм і металаў работы. Сваечасовы вучот і вывучэнне ў сувязі з гэтым практыкі работы пасобных партыйных арганізацый, шырокае азнаямленне з гэтай практыкай усю партыйнага актыву, — усё гэта дапамагае нам в'яжаноміць масу намагацца ўдзікнуць шматлікіх памылак, дзірэмных шуканьняў і лішняй траты энэргіі, з мэтай найлепшай пастапоўкі партыйнага кіраўніцтва палітычным і гаспадарчым жыццём.

(праэ лісты і карэспандэнцыі), выкрываць недахопы партыйнай работы, у пасобных вымадках і выкрыўленьні ліній партыі некаторымі парткамамі і ячэйкамі.

Разам з тым «Известия ЦК ВКП(б)» зьяўляюцца органам, праз які Цэнтральны Камітэт партыі інфармуе усю партыю аб сваёй рабоце, у сваіх пастапоўках і г. д. Усе рэзалюцыі, цыркуляры, указаньні і іншыя афіцыйныя матэрыялы ЦК (пастановы пленуму, арбюро, сакратарыату, адрэсаў і камісія ЦК), абавязковыя для кіраўніцтва мясцовым арганізацыям, як правіла, не рассядаюцца цяпер на месцы пасобнымі лістоўкамі, а друкуюцца поўнасьцю ў «Известиях ЦК ВКП(б)». Вось чаму «Известия ЦК ВКП(б)» зьяўляюцца адным з асноўных далпаможнікаў для ўсякага кіруючага партпрацаўніца.

Гэта часопісь дзе перш за ўсё арытукулі інструкцыя-кіруючага характару па вытаных асноўных палітычных кампаніях.

МЕНСКІ ГАРСАВЕТ--ПЕРАД СУДОМ ВЫБАРШЧЫКАЎ

Справаздочныя сходы праходзяць пры надзвычайнай актыўнасці рабочых

Асноўная ўвага ў спрэчках удзелены добрабыту работых акраіна

300 пытанняў

(Гарбарня „Бальшавік“)

Уваходзячы ў клуб «Бальшавік», адразу адчуваеш, што завод рыхтуецца да выбараў. Усюды дэбуны і плякаты, якія клічуць да ўдзелу ў кампаніі.

Маленькі клуб заводу перапоўнены рабочымі. З 250 рабочых двух цэху на справаздачным сходзе прысутнічае 215 чалавек, не зьявілася на сход чалавек 10, астатнія прадуць у другой зьмене.

Справаздачны даклад гарсавету зрабіў дэпутат ад заводу—Пасынкоўскі, які быў высунуты на адказную работу сакратара гарсавету.

У сваім дакладзе тав. Пасынкоўскі ўказаў на вялізную работу зробленую гарсаветам за 2 гады. Рабочая Ляхука на справе адчувае дасягненні ў рабоце. На Ляхуцы пабудаваны новыя заводы, новая амбулаторыя, лазьня, дасканала абсталяваная сям'югодка.

Даклад скончаны.

— У каго ёсьць пытаньні? Пытаньні пачыналіся. Звыш 300 пытанняў задае рабочыя «Бальшавіка», пытаньні ў рабочых і дзелавых, пад якімі прыдзецца прысаду мацца новаму савету.

Чаму на Ляхуцы не забрукавана вуліца, — фурманкі грузуць у бру-

дэ. Адсутнічае электрычнае асьвятленьне на ваконіцах; не хіпае міліцэйскіх пастоў, дзякуючы чаму хуліганы не сустракаюць належнага адпору. Неабходна правесці трамвайную лінію да заводу, патаціць кошт праезду на аўтабусах.

Асабліва шмат «кватэрных» пытанняў. Што робіцца гарсаветам для падшукання кватэр для рабочых? Як запаўняюцца 30 проц. норма ў прыватных дамох? Чаму ня зьявіліся «зачарпанае кола» пры паступленьні ў ЖАКТ? (Для таго, каб стаць членам ЖАКТу, трэба жыць у ЖАКТ'е, а для таго, каб жыць там, трэба быць членам ЖАКТу).

Рабочыя хочуць ведаць, што зрабіў савет для Чырвонай арміі. Неабходна палепшыць становішча міліцыі. Трэба ўзмацніць барацьбу з прастытуцыяй. Далей ідуць дзесяткі пытанняў аб добрабыце гораду, аб рабочым забесьпячэньні і г. д.

Да позняй ночы т. Пасынкоўскаму прыходзіцца адказваць на адзінаццаць пытанняў. Для таго, каб рабочыя маглі поўнасьцю выказацца і крытыкаваць работу савету, пастапоўлена перанесці спрэчку на наступны дзень.

Закрыць піўныя ў рабочых раёнах

(Дражджовы завод „Варшавянка“)

Рабочыя заводу «Варшавянка» ўважліва заслухалі справаздачу свайго дэпутата тав. Гарадзенскага аб працы гарсавету.

У сваёй справаздачы тав. Гарадзенскі падрабязна спыніўся на рабоце гарсавету за паўтара гады.

Па справаздачным дакладзе гарсавету ратарнулася жылая самакрытыка. Рабочыя актыўна крытыкавалі асобныя галіны працы гарсавету.

У спрэчках выказалася звыш 15 чалавек і задана каля 60 пытанняў.

Саме балючае пытаньне, на якім спыніліся амаль усе рабочыя, — гэта кватэрнае будаўніцтва.

Тав. Лыкава скардзіцца, што гарсавет нічога не зрабіў па асьвятленьні акраіна гораду і па забрукаваньні вуліц.

Тав. Ліановіч і інш. спыніліся, галоўным чынам, на тым, што і да гэтага часу адкрыты крамы па продажы гарэчкі ў рабочых раёнах. Закрыць толькі адну піўную каля Траецкай гары, шмат піўнушак існуе яшчэ на акраінах гораду.

Закранута было пытаньне пакошт кіно. Усе кіно знаходзяцца ў цэнтры гораду, каб рабочыя з акраіны схалязіць у кіно, то трэба затраціць шмат часу. Належыць паставіць пы-

таньне аб адкрыцьці кіно па акраінах, як напр., па Камароўцы, Ляхуцы.

Нічога ня робіцца гарсаветам у напрамку пабудовы грамадзкіх пральняў і інш., а калі што і зроблена, то няпрыступна рабочым. Напрыклад, пры жакце М і з адкрыта пральня, але... загадчык трымае пральню на замку.

Цэлы рад таварышоў, выступаўшых у спрэчках, зазначалі, што горад знаходзіцца ў антысанітарным становішчы. На рынку прадсецца дрэўнай якасьці мяса і мяса.

Трэба зьявіруць належную ўвагу па добрабыту гораду. Праволіцца каналізацыя, але якасьць работ там няважліва. Часта прыходзіцца перарабляць работу з тае прычыны што няма наглядку. Гарсавет выдэ ягады, але ён не правірае, як яны выконваюцца. Прыклад—ремонт трактараў.

Трэба, каб гарсавет зьменшыў плату за электрычнасьць для рабочых клубаў, а таксама за ўвод і розныя рамонты.

Пасля пачатковага працы за-кончыўся сход. Работу гарсавету агульным сходам прымаў адвальваючай і лінію правільнай.

Ул. Б—к.

Пераабрана 345 сельсаветаў

Яўка на сходы на 13,1 проц. вышэй, чым у пазамінулым годзе

За 23 дні выбараў

Па даных цэнтральнай выбарчай камісіі, да 24 студзеня пераабраны 345 сельсаветаў. У выбарах удзельнічала 289 тыс. чал. — 56,8 проц. выбаршчыкаў. У пазамінулым годзе на выбары зьявілася 46,3 проц. выбаршчыкаў.

Яўка жанчын дасягнула 47,7 проц. агульнага ліку.

У параўнаньні з 1926-27 г. яўка сільна павялічылася на 17,3 проц.

На першым месцы па яўцы выбаршчыкаў ідзе Мазырская акруга — 64,2 проц.

На апошнім месцы — Віцебская акруга — 52,7 проц.

Выбраны ў сельсаветы 10.272 члены, з іх жанчын — каля 20 проц.

З выбраных — 17,8 проц. камуністычых і камсамольцаў.

Лепшыя вынікі ў адносінах улічэньня жанчын у савецкіх дала Полацкая акруга — 24,5 проц.

Дрэнна аботамі гэта справа ў Віцебскай і Гомельскай акругах, дзе процант жанчын у савецкіх складае 16,2 проц.

Больш жывой сувязі з раёнамі

На плен ме Цэнтральнай выбарчай камісіі

24-га студзеня ў ЦВК ВССР пад старшынствам т. Хацкевіча адбыўся пленум Цэнтральнай выбарчай камісіі.

Даклад Менскай акрутовай выбарчай камісіі, з якім выступіў т. Каралеўскі і судаклад гарадской выбарчай камісіі падрабязна азнаёмілі членаў пленуму з падрыхтоўчай працай і кодам справаздачна-выбарчай кампаніі па Менскай акрузе. У спрэчках выяўлены наступныя недахопы падрыхтоўкі.

Згодна чэрвеньскіх дырэктыв прэздыуму ЦВК (якія, дарэчы сказаць, прэздыдумам Менскага акраінакомы не праправавалі) райвыканкомы павінны былі да 25-га кожнага месяца прысылаць кароткія паведамленьні аб ходзе падрыхтоўчай працы да перавыбараў. За выключэньнем Вягомльскага і Капыльскага, ніводні райвыканком гэтых паведамленьняў не прысылаў.

Рабочыя брыгады ў вёсцы

Пасылка рабочых брыгад сябе апр'удала

Раз карэспандэнцый з месца паведамляюць аб рабоце і ролі рабочых брыгад на вёсцы.

Пасылка рабочых на выбары ў вёскі мела гэтай узмацніць пралетарскае кіраўніцтва выбарамі, дапамагчы мясцовым арганізацыям выправіць на ходу дапушчаныя памылкі і перагібы.

Па даных сельгораў можна судзіць аб тым, ці апр'удала ідэя рабочых брыгад.

Аднадушняя лужка карэспандэнтаў — пасылка рабочых на вёску сябе зусім апр'удала.

200 з лішка чалавек, накіраваных у вёску, узлілі сьвежы стругмень у работу, падцягнулі асталых, садзейнічалі пасьпяховому правядзеньню выбараў.

Перад намі рад лістоў з Хоўвіцкага, Уваравіцкага і інш. раёноў Гомельшчыны.

Там мясцовыя працаўнікі ўзьнялі вочы да неба, калі прыехалі «брыгадзіры». Работы — бедная, людзей мада, кожны новы чалавек, тым больш работы, можа прыпесьці вялікую карысьць. Надзеі мясцовых працаўнікоў апр'удаліся.

«Брыгадзіры» дапамагалі скікаваць і правядзеньню сходаў, у сваіх прамовах зьвінастрылі ўвагу на падборы кандыдатаў, змагаліся з магалічымі выступленьнямі заможнікаў.

«Трэба праўду сказаць, — піша селькор Парфілаў, — калі-б не «гадзікія», солі-б нашы ў лужу, на правіла ся-б».

У Барысаўскім раёне ўдзельнікі

брыгад выкрылі кулакоў. Там мясцовыя арганізацыі не заўважылі кулацкага элемэнта («у нас усё сераднікі») і з «прахлацай» рыхтаваліся да выбараў. Толькі «брыгадзіры» сваечасова сыгналізавалі аб падрыхтоўцы вясёвага ворага.

У Бабруйскай акрузе брыгады рабочых мясцовых заводаў наведвалі глухія куткі вёскі і дапамагалі ўпоўнаважым раённым выбарчым камісіям. У адной з вёсак Слуцкага раёну выбаршчыкі ледзь не правалілі самаабкладаньня. Выступіўшы рабочы-харчавік растлумачыў сільняч, чаму дзяржава ня можа на свае срэжкі задаволіць усіх патрабаваньняў вёскі, чаму патрэбна самаабкладаньне і дабіўся свайго. У іншых мясцох «брыгадзіры» сваім аўтарытэтам, сваім выступленьнем у абарону капіталаў тау белаты значна ўплывалі на ход выбараў.

У Самахвалявіцкім раёне па ініцыятыве і пры дапамозе рабочых дражджовага заводу «Чырвоная Заря» скікаліся сходы белат-а.

Трэба падкрэсьліць, што пасылка брыгад адыграла вялікую ролю і ў адносінах змажкі гораду з вёскай. Амаль што ўсюды сільняч былі вельмі задаволены прыездам рабочых і заўважылі: «добра, што вы не забыліся прыехаць». Даклады брыгад аб працы зьвоцаў, аб забесьпячэньні вёскі пралетарскімі таварамі садзейнічалі зьніжчэньню раду няправільных і памылковых поглядаў сільня на жыцьцё ў горадзе.

Б.

На перавыбарчай рабоце

У справаздачнай кампаніі па Сьмільніцкім раёне інтэлігенцыя прымала вельмі слабы ўдзел — усюго 5 процантаў.

Першыя дні перавыбарчай кампаніі ўжо паказваюць, што яна пройдзе са слабым удзелам, і зусім бязніжкага ўдзелу вясёвай інтэлігенцыі.

Для падняцьця актывнасці вясёвай інтэлігенцыі, для абгаварэньня пільнаў перавыбарчай кампаніі

прыклад «актывістаў» на сходзе толькі адані доктар і яго актывістаў галасы і ўнёс прапанову аб адкрыцьці пры пункце стаяншару на 10 ложкаў. Як кажучы, дзякуй і за гэта; іншыя і гэтыя не зрабілі. У мінулае сваёй карэспандэнцыі я пісаў аб некаторых недарэчнасьцях з кандыдатурамі, якія высюу-валіся працаўнікоў.

Зьвед не падрыхтаваўся да сходу

Селішчы адоміся шырокі дыступ, у якім удзельнічала каля 200 чл. У дыспуте прымаў ўдзел таксама сялянне-даследчыкі.

Дзякуючы дыспуту, вынікі якой адбіліся ў адпаведных мерапрыемствах Акрая месны атрымалі рад каштоўных практычных указанняў у галіне інтэнсіфікацыі сельскага гаспадаркі.

Для Віцебскай акругі важнейшым мерапрыемствам зьяўляецца ўжыванне мярзальных угнаенняў, асабліва азотістых матэрыялаў. Акрамя таго, практыка паказала станоўчыя вынікі развіцця трансагеннага, дзякуючы якому Віцебшчына мае значны рост тэхнічных культур (12 проц.).

Выключнае значэнне надаецца ачыстцы і пратручванню насення і барацьбе са шкоднікамі. Плян акрая прадуцьвае да надыходзячай вясенняй пасеўнай кампаніі кожную 100 проц. ачыстку пасеўнага матэрыялу. Акрамя таго, мяркуецца пратруціць 20.000 пуд. насення. Мінеральных угнаенняў для здавальняльнай патрэбы сялянства будзе завезена ў акругу да 440.000 пудоў—на 60 проц. больш, чым у мінулую высеўную пасеўную кампанію.

Усе гэтыя мерапрыемствы забяспечваюць павялічэнне ўраджайнасці па Віцебшчыне ў 1929-30 годзе на 6 проц.

Распачатая зараз справавыдзяленая кампанія калгасаў таксама выкарыстоўваецца ў мэтах узняцця ўраджайнасці ў сельска-гаспадарчых аб'яднаннях. Справаздачная кампанія праводзіцца пад лозунгам: «У бліжэйшым пяць год павоюць ураджайнасць».

Асабліва ўвага звярочваецца зараз на рамонт с.-г. інвентару. Акрамя 7 рамонтных майстэрняў, якія ёсць па акрузе, арганізуюцца пры радае саўгасаў і камун яшчэ 9 рамонтных майстэрняў для абслугоўвання асноўных мас сялянства.

Акрамя таго, пры заводзе «Чыроны Металіст» арганізуюцца майстэрня па капітальным рамонце с.-г. машынаў.

Навуковыя працаўнікі і студэнты ў вёску — на правядзенне пасеўнай кампаніі

Пры Наркамзёнае адбылася перамова па пытанні аб удзеле школ і пад'ёмна-выставачых устаноў у правядзенні вясёвай пасеўнай кампаніі.

Паставоўлена правесці вышкі палулярных арганізмаў і рэпелентаў, прыляглых для гэтага аграномаў і навуковых працаўнікоў.

Утворана спецыяльная камісія, якой даручана і мець плян правядзення пераговару дэкаў па паліцы ўраджайнасці асобных сельскіх гаспадарак.

Па мясцох, дзе маюцца рэзідэнцыя-пункты, утвараюцца рады-курсы па агра-навуковым наглядзіццях.

Беззварна даручана на працягу месцаў зрабіць кіно-хроніку падрыхтоўкі да пасеўнай кампаніі. У плян Беларэзінскага ўключана 1—2 кіно-фільмы, якія паказваюць дасягненні Беларусі ў галіне сельскага гаспадаркі.

На час вясняной пасеўнай кампаніі ў вёску мяркуецца паслаць перагаварчых працаўнікоў, а таксама студэнтаў без с.-г. акадэміі.

Навуковы-метад. і тэхнічны камітэт даручана складзіць плян выдання палулярнай агра-навуковай літаратуры ў звязку з пачатковай саюзнага ўраду аб падрыхтоўцы і пачатковай вясёвай пасеўнай кампаніі.

Маючы гэтыя акты (якія і заклікаюць загадчыкаў саўгасаў і арабатарамі кантрольна-насенных станцый). Наркамзём складаў спецыяльнае тунковага насення на розных сектарах (саўгасы, даследчыя станцыі, кааперацыя і г. д.) і арыентаваў на падляваў ураджайнасць гэтых плошчаў.

Пасля гэтага Беларэзінскі ў катэгорыю мінулага году) на падставе прапановы Наркамзёму катэгорычна, у парадку загаду, даручыў саўгасам паслаць абмалоту і ачысткі тунковага насення забраніраваць яго для патрэбы пасеўнай кампаніі.

Зараз, калі абмалот збожжа ў саўгасах скончыўся, калі ўжо час высявятляць нашы перспектывы і мажлівасці да вясёвай пасеўнай кампаніі ў адносінах тунковага насення, Наркамзём звярнуўся ў Беларэзінскі ўрадавы орган.

Вашы саўгасы ўжо абмалотылі збожжа, ачысцілі тунковае насенне, зараз давайце звернем нашы арыентаваныя падлікі з фактычных данымі, атрыманымі ад саўгасаў. Калі Наркамзём пачаў звяртацца да гэтых даных, дык былі выкрыты зусім немагчымы і недапушчальныя рэчы.

Перш за ўсё аказалася, што ва многіх саўгасах (прыблізна ў 20) процант аходу пры сартуцы тункова-

аткор жыўлёў або на тэхнічныя патрэбы. Такія ўчынікі, што ідуць у разрез з усімі дырэктывамі і распарадкаваннямі ўлады, што выдуюць да зрыну пасеўнай кампаніі, могуць быць кваліфікаваны толькі, як злачынныя, якія на маюць сабе праўданы.

Наркамзём ужо вынес настанову аб прыцягненні да суду загадчыкаў гэтых саўгасаў—«Удзяніца», «Пакрашава», «Каралева», «Аношаль» (усе ў Мейскай акрузе), «Завалочцы» і «Дурнічы» (Вабруйскай акруга).

Што да тых саўгасаў, дзе выяўлены надзвычайна высокі процант аходу, дык Беларэзінскаму даручана правесці тэрміновае расследаванне.

Але яшчэ раней, чым будзе суд ды следства, наша грамадзкая выказка сваю ганьбу і зсуджэнне гэтым працаўніком саўгасаў, якія ў сваёй працы ня лічацца з агульным дзяржаўным інтарэсамі, з задачамі рэканструкцыі сельскага гаспадаркі і ня выконваюць катэгорычных распарадкаванняў вышэйшых дзяржаўных органаў.

Неабходна таксама правесці дзейнасць Беларэзінскаму—наколькі ён сачыў за справай захавання падпарадкаванымі яму саўгасамі насення.

Л. НЯФЕДА.

У сельсаветах і калгасах яшчэ няма плянаў

БАРЫСАЎ. (Наш кар.) Падрыхтоўка да вясёвай сябы ў Барысаўскім раёне толькі цяпер пачынаецца. Да гэтага часу не атрымана ніякіх вестак з раёну, як праходзіць падрыхтоўчая праца да сябы. Ніякіх вестак няма ад халдзе ачысткі і падрыхтоўкі насення і г. д. РВК можа не сьпешацца. Да гэтага часу сельсаветы і калгасы не атрымалі плян пасеўнай кампаніі.

Мінеральных угнаенняў будзе дастаткова. Акрамя гэтага да вясёвай кампаніі будзе падрыхтавана ва заводах, фабрыках і інш. прадпрыемствах Барысаў 35 тон пелелу і размеркавана сярод буд-

нейшага сялянства і калгасаў. Асабліва трэба адзначыць, што ў гэтым годзе будзе значна павілічан засеў лубіну на 10 проц. больш мінулага году.

Зусім кепска абстаіць з ачысткай насення. Да гэтага часу ў гэтым годзе яшчэ нічога ня зроблена ў той час, як па пляне акраза да вясняна трэба адсартваць 1.240 тон насення.

Наогул трэба сказаць, што сама падрыхтоўка ва мясцох яшчэ не распачата і Барысаўскаму РВК патрэбна хутка ўзяцца за гэту справу, бо сялянства чакае дапамогі ў ачышчэнні насення і забеспячэнні с.-г. інвентаром. А. Станкевіч

Перабудова Вярэзінскага воднага шляху

Чаму спробы палепшыць сыстэму заставаліся бяз вынікаў

Вярэзінскі штучны водны шлях быў пабудаваны ў пачатку мінулага стагоддзя ў мэтах вывазу лесу на Заходнюю Дзвіну і далей на Рыгу. Пры гэтым ён быў прыстасаваны выключна для руху грузаў у бок Заходняй Дзвіны і не даваў магчымасці перавозіць грузы назад з прычыны таго, што рэкі Эса і Ула, якія ўваходзяць у сыстэму, былі шлюзаваны толькі часткова, а ў натуральным сваім становішчы яны няпрыгодныя ня толькі для суднаходства, але і для сляву. Рух па гэтых рэках у летні час можа праводзіцца толькі з дапамогай так званых «понусков» вадз з вадаскопаў. Калі трэба адправіць партыю плытоў,—вада вымускаецца з ваёў Пляўна, Манец, Бярэшты і Лепельскага. Такім чынам, нават сляду адваі бок не забяспечаны ў пра-

цягу ўсяго навігацыйнага перыяду.

Ваёў Манец і Пляўна, якія складаюць вышэйшы пункт сыстэмы, прадстаўляюць вялікія затрудненні для сляву. З прычыны таго, што вадка твань, якая зацяняе іх, не дапускае наладжвання паглыблення для руху плытоў—усякае паглыбленне зараз-жа залывае.

У часе існавання Вярэзінскай сыстэмы рабіліся досьледы, якія мелі мэтай вывясць магчымасці палепшэння сыстэмы.

Але спецыфічныя асаблівасці сыстэмы прымушалі адмаўляцца ад якіх-небудзь палепшэнняў. ЯКОЕ ЗНАЧЭННЕ МАЕ ДЛЯ БЕЛАРУСІ ПЕРАБУДОВА БЯРЭЗІНСКАЙ СЫСТЭМЫ

З устанавленнем новых дзяржаўных межаў, патрабаванні, якія прад'яўляюцца да сыстэмы, зусім змяніліся. У той час, як да вайны ўсе лясы, якія прылягалі да сыстэмы раёнаў, імкнуліся да Заходняй Дзвіны і Рыгі, зараз паўстае неабходнасць забеспячэння Прыдзвінскай часткі Украіны леса-матэрыяламі з гэтых жа лясоў. Калі раней сыстэма працавала выключна на сляду, цяпер, са шлюзаваннем дзяржаўскіх парогав, забяспечваецца суцэльны рух грузаў ад Чорнага мора і нізін Дняпра да Беларусі і назад, а магутны вузел прамысловасці, які нараджаецца Дняпра-строём, дае для воднага сляву

важную колькасць грузаў. Таму зараз становіцца ў парадку дня прылучэнне і паўночнай часткі Беларусі, якая абслугоўваецца Заходняй Дзвінай, да Дняпроўскага басэйну. У выніку гэтага да Вярэзінскай сыстэмы прад'яўляюцца зараз патрабаванні ня толькі пропуску плытоў, але і забеспячэння правільнага суднаходства.

Перабудова Вярэзінскага воднага шляху для суднаходнага руху акрывае магчымасці манэўравання перавозкамі леса-матэрыялаў і ўнутры Беларусі для забеспячэння леса-працоўваючых заводаў. Яно зьяўляецца таксама стымулам да пашырэння старых і стварэння новых прамысловых прадпрыемстваў.

Маючы на ўвазе гэта новае значэнне Вярэзінскай сыстэмы, Дзяржаўны БССР у склад ініцыятыўнага плян уключыў пытанне аб карэннай перабудове Вярэзінскай сыстэмы. ВЫРАШЭННЕ ТЭХНІЧНАЙ ЗАДАЧЫ

У працягу апошняга часу Народным Камісарыятам Шляхоў Зносін былі зроблены падрабязныя досьледы ў раёне Вярэзінскай сыстэмы, з вывучэннем глебнага гідралічнага характару гэтага раёну. У выніку гэтых работ мы зараз маем дасканалае вырашэнне пастаўленай задачы ў тэхнічных адносінах. Паводле новага праекту павінны быць пабу-

даваны зноў 3 каналы агульнай даўжынёй у 37 кілём., 5 плацін і 12 шлюзаў. Акрамя таго, агульная даўжыня сыстэмы скарачаецца на 53 кілёмэтраў, калі пры руху з боку ракі Вярэзіны на прыходзіцца ўзніманна ўверх, а толькі паступова спускацца да ўзроўню ракі Заходняй Дзвіны.

Векавыя і арганічныя недахопы старой сыстэмы ў новай зусім унікалы. Так, харчаванне сыстэмы забяспечана поўнасьцю шляхам самасціку вадз з ракі Вярэзіны. Новыя каналы пракадаваюцца ў пясчаных грунтах і на такой вышыні, якая забяспечвае патрэбную глыбіню суднаходства.

ЭКАНАМІЧНАЯ ПРАБЛЕМА

Эканамічныя досьледы таксама далі станоўчыя вынікі. Аднак, паколькі стварэнне такога воднага шляху забранае інтарэсы гаспадаркі ня толькі БССР, але таксама часткова РСФСР і Украіны, дык гэта пытанне ў бліжэйшым будучым будзе канчаткова вырашана ў Савецкай Працы і Абароны.

ПЭРСПЕКТЫВЫ ЭНЭРГЭТЫКІ І МЭЛІРАЦЫІ

Разам з вырашэннем транспартнай праблемы, стварэнне Вярэзінскага воднага шляху паводле новага праекту дае вырашэнне і другіх гаспадарчых задач для прылягаючых да сыстэмы тэрыторій. Шлюзаванне ўваходзячых у сыстэму рэк дае

даваны зноў 3 каналы агульнай даўжынёй у 37 кілём., 5 плацін і 12 шлюзаў. Акрамя таго, агульная даўжыня сыстэмы скарачаецца на 53 кілёмэтраў, калі пры руху з боку ракі Вярэзіны на прыходзіцца ўзніманна ўверх, а толькі паступова спускацца да ўзроўню ракі Заходняй Дзвіны.

Векавыя і арганічныя недахопы старой сыстэмы ў новай зусім унікалы. Так, харчаванне сыстэмы забяспечана поўнасьцю шляхам самасціку вадз з ракі Вярэзіны. Новыя каналы пракадаваюцца ў пясчаных грунтах і на такой вышыні, якая забяспечвае патрэбную глыбіню суднаходства.

Эканамічныя досьледы таксама далі станоўчыя вынікі. Аднак, паколькі стварэнне такога воднага шляху забранае інтарэсы гаспадаркі ня толькі БССР, але таксама часткова РСФСР і Украіны, дык гэта пытанне ў бліжэйшым будучым будзе канчаткова вырашана ў Савецкай Працы і Абароны.

Пэрспектывы энэргэтыкі і мелірацыі

Разам з вырашэннем транспартнай праблемы, стварэнне Вярэзінскага воднага шляху паводле новага праекту дае вырашэнне і другіх гаспадарчых задач для прылягаючых да сыстэмы тэрыторій. Шлюзаванне ўваходзячых у сыстэму рэк дае

даваны зноў 3 каналы агульнай даўжынёй у 37 кілём., 5 плацін і 12 шлюзаў. Акрамя таго, агульная даўжыня сыстэмы скарачаецца на 53 кілёмэтраў, калі пры руху з боку ракі Вярэзіны на прыходзіцца ўзніманна ўверх, а толькі паступова спускацца да ўзроўню ракі Заходняй Дзвіны.

Векавыя і арганічныя недахопы старой сыстэмы ў новай зусім унікалы. Так, харчаванне сыстэмы забяспечана поўнасьцю шляхам самасціку вадз з ракі Вярэзіны. Новыя каналы пракадаваюцца ў пясчаных грунтах і на такой вышыні, якая забяспечвае патрэбную глыбіню суднаходства.

Эканамічныя досьледы таксама далі станоўчыя вынікі. Аднак, паколькі стварэнне такога воднага шляху забранае інтарэсы гаспадаркі ня толькі БССР, але таксама часткова РСФСР і Украіны, дык гэта пытанне ў бліжэйшым будучым будзе канчаткова вырашана ў Савецкай Працы і Абароны.

Пэрспектывы энэргэтыкі і мелірацыі

Разам з вырашэннем транспартнай праблемы, стварэнне Вярэзінскага воднага шляху паводле новага праекту дае вырашэнне і другіх гаспадарчых задач для прылягаючых да сыстэмы тэрыторій. Шлюзаванне ўваходзячых у сыстэму рэк дае

даваны зноў 3 каналы агульнай даўжынёй у 37 кілём., 5 плацін і 12 шлюзаў. Акрамя таго, агульная даўжыня сыстэмы скарачаецца на 53 кілёмэтраў, калі пры руху з боку ракі Вярэзіны на прыходзіцца ўзніманна ўверх, а толькі паступова спускацца да ўзроўню ракі Заходняй Дзвіны.

Векавыя і арганічныя недахопы старой сыстэмы ў новай зусім унікалы. Так, харчаванне сыстэмы забяспечана поўнасьцю шляхам самасціку вадз з ракі Вярэзіны. Новыя каналы пракадаваюцца ў пясчаных грунтах і на такой вышыні, якая забяспечвае патрэбную глыбіню суднаходства.

Эканамічныя досьледы таксама далі станоўчыя вынікі. Аднак, паколькі стварэнне такога воднага шляху забранае інтарэсы гаспадаркі ня толькі БССР, але таксама часткова РСФСР і Украіны, дык гэта пытанне ў бліжэйшым будучым будзе канчаткова вырашана ў Савецкай Працы і Абароны.

Пэрспектывы энэргэтыкі і мелірацыі

Разам з вырашэннем транспартнай праблемы, стварэнне Вярэзінскага воднага шляху паводле новага праекту дае вырашэнне і другіх гаспадарчых задач для прылягаючых да сыстэмы тэрыторій. Шлюзаванне ўваходзячых у сыстэму рэк дае

даваны зноў 3 каналы агульнай даўжынёй у 37 кілём., 5 плацін і 12 шлюзаў. Акрамя таго, агульная даўжыня сыстэмы скарачаецца на 53 кілёмэтраў, калі пры руху з боку ракі Вярэзіны на прыходзіцца ўзніманна ўверх, а толькі паступова спускацца да ўзроўню ракі Заходняй Дзвіны.

Векавыя і арганічныя недахопы старой сыстэмы ў новай зусім унікалы. Так, харчаванне сыстэмы забяспечана поўнасьцю шляхам самасціку вадз з ракі Вярэзіны. Новыя каналы пракадаваюцца ў пясчаных грунтах і на такой вышыні, якая забяспечвае патрэбную глыбіню суднаходства.

Эканамічныя досьледы таксама далі станоўчыя вынікі. Аднак, паколькі стварэнне такога воднага шляху забранае інтарэсы гаспадаркі ня толькі БССР, але таксама часткова РСФСР і Украіны, дык гэта пытанне ў бліжэйшым будучым будзе канчаткова вырашана ў Савецкай Працы і Абароны.

Пэрспектывы энэргэтыкі і мелірацыі

Разам з вырашэннем транспартнай праблемы, стварэнне Вярэзінскага воднага шляху паводле новага праекту дае вырашэнне і другіх гаспадарчых задач для прылягаючых да сыстэмы тэрыторій. Шлюзаванне ўваходзячых у сыстэму рэк дае

Справа Мазырскага камгасу

У сакавіку 1929 г. Мазырскі акрэсельсаюз заключыў дагавор з Мазырскім камгасам у асабе былога загадчыка камгасам Жукава і тэхніка камгасу Галена на рамонт былога памяшкання Цэнтрэспірту, куды павінен быў перабрацца акрэсельсаюз.

Рамонт пачаўся. Акрэсельсаюз акурата, на першай просьбе Жукава, пераводзіў на рахунку камгасу патрэбныя сумы, якія да канца рамонта склалі звыш 3.700 руб. Рамонт скончыўся 10 красавіка акрэсельсаюз пераехаў і пачаў чакаць прысылкі выканаўчага каштарысу, каб зрабіць вызлік з камгасам. Некалькі раз напамінаў. Але дарэмна. Выканаўчы каштарыс Жукаў ня прыслаў.

Пра некаторы час, у звязку з нашумелай справай ілжэ-інжынера і авантурыстага Скаржэўскага—заг. будаўніча-рамонтным аддзелам камгасу (у свой час справа гэта была падрабязна асветлена ў «Звязьдзе»), Жукава зьявілі з работы і працадзілі Касухіна. І вось, па запытанні акрэсельсаюзу наокуп выканаўчага каштарысу Касухіна адказвае, што у справах гаркамгасу ня відаць, каб камгас прыняў на слабе рамонт дому Цэнтрэспірту, а так-

сама не атрымліваў ніякіх авансаў на рамонт.

Значыць, і Жукаў, і Гален пад шпірыт камгасу бралі падрады на рамонт, і зні былі проста падрабаччыкамі, якіх зваліся на саветскай службе? Значыць, іх трэба прыцягнуць да крэмінальнай адказнасці? Тым больш, што па дамаганнях акрэсельсаюзу, прадстаўнік секцыі РСІ пры гарсавене расследаваў гэту справу і знайшоў, што групы акрэсельсаюзу ў камгас нават не запісаліся на прыбытак...

Акрэсельсаюз перадае справу ў пракуратуру, спадзяючыся, што чашэннікі будуць прылягнуты да суду. Але... пракуратура лічыць віжэй свайго гонару займацца такімі спрагамі і адказвае акрэсельсаюзу: «Пракуратура прадстаўляе вам права (?) прад'явіць грамадзянскі іск»...

Тое-ж самае адказаў дзяржаўна-кантроль.

Зусім жудасныя справы рабіліся ў Мазыры ў часе муніцыпалізацыі і дэмуніцыпалізацыі дамоў.

Падамо прыклад.

Па Камсамольскай вул. стаіць 2-х павярховы маленькі домік (з 4-х кватараў). Належае ён члену саюзу

магчымасць скарыстання воднай энэргіі для атрымання таннай электра-энэргіі. Пры гэтым ствараюцца спрыяючыя ўмовы для пабудовы гідра-электрычных устаноў.

Наўдасць у вытоцы сыстэмы значны ваёў стварае пры скарыстанні гідралічнай энэргіі асабліва спрыяючы і вельмі рэдкія ўмовы для рэгулявання вясёвага стоку і утылізацыі ўсяго запаса вадз на працягу года года ў залежнасці ад патрабаванні. Праектам намераны наступныя ўстаноўкі з гарантаванай магутнасцю: ля г. Лепелю ў 550 конскіх сіл, ля Дзямідончаў (у 12 кілём. ад м. Чашнікі) ў 2800 конскіх сіл і пры ўтоцы Улы ў Заходнюю Дзвіну—у 1490 конскіх сіл.

У адносінах мелірацыі таксама адкрываюцца багатыя магчымасці. Пракапанне ваданапільнага каналу глыбінёй ад 3 да 11 мэтраў на забалоначай адрэз тэрыторыі стварае прадпільнікі для далучэння да яго сеткі мелірацыйных каналаў.

Дзяржаўны БССР паставіў уключыць перабудову Вярэзінскай сыстэмы ў пачатку пачаткам работ у 1930 г. і сканчэннем пабудовы ў 3-х гадоў перыяд. Пры гэтым вырашана халоднае перад саюзным урадам аб аб'яўдзеным праекту і асыгнаванні сродкаў.

Інж. ЛАДЫГІН.

з 1918 г. Катлоўскаму. Акрамя 7 дзяцей і жонкі, у Катлоўскага абсалютна нічога няма. Беднасць жаліліся...

І вось, у Катлоўскага домік муніцыпалізацыя, і Катлоўскі літаральна з грэнавага заробтку прымушаюць пляціць жакту вятэрную плітку. (Апошнія 11 месяцаў Катлоўскі беспрыгоўны).

У той-жа час дэмуніцыпалізацыя тата і дзядзька, як дом Філіпа Сутко—на пляцы Волі з многімі мярзавымі і кватэрамі, якімі 2-х павярховы дом з Філіпам—Вабруйскага на тым-жа пляцы, якімі дом Фінельштэйна па Салужкай вул., якімі дом з магазынямі на пляцы Волі—Гухмана, былога ўласніка банкірскай інтэры і г. д.

Чым гэта ўсё вытлумачыць? Дзе тут «сабака» зарыта? Можа быць знойдзена ўстава, якая адказвае на гэты пытанне?

Згэраўмела, лёгкім вывадам павінна было быць—адраўленне камгасу. Аднак, гэтага як быццам няма.

Замест знятага з работ заг. камгасам Жукава, зараз там працуе тав. Касухін. Яшчэ будучы на пасту старшыні Калінкавіцкага райвыканкому, Касухін праявіў сабе, як бюрократ першай маркі (аб тым, што рабілася пры ім у Калінкавіцкім РВК часткова апісана яшчэ ў «Правдзе» ад 23 чэрвеня 1929 г. у «Запісках чалавека з цэнтру»). І такога чалавека саліць на пасаду загадчыка камгасам!

Раскажам адну з самых апошніх «гісторыяў», якая мела месца ў Мазырскім камгасе ўжо пры Касухіну.

Фінансавы тав. Глінка доўга сачыў за прыватным гандляром Фрыдманам, які застаўся вінаватым акрфа некаторую суму грошай. Нарэшце, тав. Глінка дасведзіцца, што Фрыдман зьбіраецца прадаць камгасу капля, Глінка накіроўваецца ў камгас і расказаўшы аб усіх хітрыках Фрыдмана для ўніжэння ўплаты абкладання, просіць аказаць акрфа дапамогу для спагнання з Фрыдмана старога доўгу. Загадчык гаспадаркай камгасу Лешчэў яго заплю-пілае, што ніякага капля камгас ня купляе. Потым выяўляецца, што капля камгас у Фрыдмана купіў, але каб утаіць зьдзелку Фрыдман са згоды працаўнікоў камгасу падпісаўся выдуманым прозьвішчам і паказаў чужы адрас. Прычым, групы Фрыдмана былі выплачаны без асыгноўкі, позна вечарам, зладзейскім чынам. Якімі-ж «матывамі» кіраваўся камгас, дзейнічаючы разам з прыватным гандляром супроць дзяржаўнае ўстаноў?

Няхай адкажа на гэты пытанне ўстава, якая можа быць наогул запіскайца справам Мазырскага камгасу.

МЯСЦОВЫ.

Цкаваньне рабкора Дзержая

Мы ня будзем апісваць дзейнасці асоб, якія ўжо не працуюць на шчо-танай фабрыцы, якім ужо далі па рука-х і заклікалі да парадку, расту ма-чыўшы ім, што рабкор — грамадскі працаўнік, а рабкораўская праца ад-на з формаў грамадскай работы. Нам невядома ці ўявілі гэта сабе Гардонны і ім падобныя. Вядома толькі, што працаўнікі пасля Гардонаўскага па-рыяду працягваюць на фабрыцы Гар-донаўшчыну. Галоўным коранем, ад якога ўбірае сокі дрэва цкаваньне рабкораў, зьяўляецца Аерман.

На працягу апошніх год Аерман не разумеў інакшых адносін да рабочых і рабкораў, як ісчалавечыя выдзекі з іх. Вось некалькі фактаў, якія характарызуюць Аермана, для якога заводская грамадзкая зьяў-ляецца «белагубым» людзям (гэтак ён аваў камсамольцаў, якія сабраліся на сход, якіх Аерман выгнаў з канто-ры). Вн-жа аблаў рабачага інвалі-да без нагі, які прадаваў седзачы, кажучы яму: «сролач ты бязомагя, чаму ты сядзіш, я табе кажу праца-ваць сточыць». Работніцу Максіменка за папісаную ёю заметку ён зьняў з працы на тры дні, прымаў-жа на працу работніц з умовай, што яны ня будуць пісаць у газету. Аднойчы Аерман выгнаў рабочых з двара, не дазволіўшы правесці сходу, (за гэта Аерман выключыў з саюзу). Ня гля-дзячы на ўсе гэтыя зьдзекі, рабкоры духам ня падаюць, пішуць і далей.

Значыцца, разважае Аерман, треба змяніць метад барацьбы з ворагамі. А ворагамі былі рабкоры: Дзержай, Радзюнаў і іш. Пачынаюцца понукі абвінавачаньня рабкораў. Дзержаю, напрыклад, прыпісваецца паломка габлярачнага варштату і павсяван-не матору, дзякуючы чаму прыдзец-ца спыніць працу фабрыкі. Пра ўсю гэтую хлусьню Аерман ходзіць па фабрыцы і расказвае рабочым. Пра-верка-ж фактаў, зразумела, віны Дзержая не пацвердзіла.

Загадчык фабрыкі Гардон і намес-нік Аерман прыкладна так праводзі-лі дырэктыву партыі аб самакрыты-цы. Яны, выклікаўшы рабкора Радзю-нава, гавораць: што табе да таго, дзе што ляжыць, твая справа праца-ваць. Калі-ж табе треба зарабіць, дык вяс табе 50 кап., а калі будзеш пісаць, дык прынясі мне заметкі, я табе дам рубель і г. д.

Радзюнаў і іш., зразумела, не згадзіліся з правіновамі начальства. Ганьненне на рабкораў узмацняецца. Дзержай пераводзіць на другую пра-цу з памяншэннем пэнсіі на 15 руб. Праўда, праз некаторы час Дзержай перавялі на старую працу, але пэнсіі не павялічылі.

Змяніў Гардона новы загадчык Каждан. Думалі рабкоры, што стано-віцца зьменшчца, што з яго боку бу-дзе патрабны палыход да іх працы. Але памыліліся. Каждан верыць Аерману, што Дзержай шкоднік, па-клішнік і г. д. і, ніколі ня думаю-чы, бярэ ад Аермана забруджаны «бізун», як сродак барацьбы з рабко-рамі. Дзержаю забараняецца мянці-ца з таварышамі ў аьменах і ён закі-

дае з-за гэтага вучыцца ў саўпарт-школе.

РСІ абсьледуе фабрыку і канста-туе рад безгаспадарчых момантаў у дзейнасці адміністрацыі. РСІ прапа-навала зьняць Аермана з пасады на-месніка загадчыка за грубыя адно-сіны да рабочых і неадавальняючы адносіны да прадрпрыства. Толькі праз 71 дзень загадам цэнтральнага праўлення працалектыву ад 27 ве-расьня Аерман аслабняецца ад пра-цы намесніка і прызначаецца ка-мерцыйным дырэктарам шчотанай фабрыкі. Такім чынам, у інтарэсах Аермана адкрываецца пасада камер-цыйнага дырэктара і фабрыка заста-ецца без намесніка загадчыка. Па-праўдзіце сказаць, што пастанова РСІ ня выканана. А 10 кастрычніка Аерман падпісвае даведку рабочаму за загадчыка.

Ганьненне на рабкораў набывае з кожным днём усё больш кваліфіка-ваньня мэтады. Камсамольцам Барта-шуком на прапанове адміністрацыі пішацца правакацыйная заява, што Дзержай — сабатажнік, шкоднік, агі-туе супроць надыяцця вытворчасці і г. д. Дзержай мяркуюць высунуць у загадчыкі складам, але... на фабры-цы ляжць. Аб гэтым ужо дагавары-ліся Каждан з начальнікам праўле-ня працалектываў Г Заранкіным, але «вылучэньне» не ўдалося, бо Дзержай адмовіўся.

Рабкор Дзержай ня вытрымаў га-неньня і падаў аб зьдзекх над ім заяву. Рабкоры кінулі пісаць, з 35 чалавек рабкораў засталася ўсяго 13 чалавек. Тады Кастрычнікавы рай-ком КП(б)В вылучае спецыяльную камісію, якая канстатвала факт гань-неньня і цкаваньня рабкораў, прапа-навала зьняць Аермана з працы і пе-радаць справу пракурору (гэта было 27 верасня) і ў пункце «в» указва-ла тав. Каждану, загадчыку фабрыкі, на недалучэньне яго намеру зьняць з працы рабкораў Дзержай і Радзюнава.

Мусіць, досыць паказаных фактаў, каб прыцягнуць увагу да адказа-насці. Дык не, райком прытрымлі-ваецца погляду «крытыкаваць, але глядзец на асобы» і пастанаўляе вы-ключыць пункт «в». Такім чынам, змазваецца ўся справа і Аерман пра-цуе сабе да гэтага часу.

Чаму Аерман ня зьняты? Праўле-не працалектываў тлумачыць гэта вялікай каптоўнасцю Аермана, як «спэца», а Каждан нават кажа: «ка-лі зьняць Аермана, то прадукцый-насць зьменшыцца на 50 проц.». Выходзіць, што ўся справа ў Аерма-ну, а ня ў тых арганізацыях, якія ёсьць на фабрыцы.

Мы-ж другое думкі. Бязумоўна, та-кіх «спэцаў», прасьледвацеляў рабко-раў, як Аерман, ня ўсюды знойдзеш. Гнаць треба такіх «спэцаў» з нашых устаноў, а пракуратуры заняцца гэ-тай справай, прыцягнуўшы інава-тых да адказнасці, адначасова ар-ганізаваўшы паказальны працэс.

М. Лаўлет.

МЕНСК

Аб пашырэнні Мен-скай электрастанцыі

24 студзеня намунальнае сэнцыя гарсавету атнавілаа з работаму Эльводу.

Сэнцыя прызнала, што дзейнасць Эльводу на абслугоўваньні гораду электраэнергіяй дагэтуль была здаваль-няючай Эльвод, ня глядзячы на поў-ную нагрузку машын і катлоў, бе-спрапынна забясьчэчаў усіх абанэн-таў гораду і пашыраў падачу энэргіі амаль усім прамысловым прадрпры-ствам.

У зьвязану з пашырэннем існуючых прадрпрыстваў, пабудовай новых і чадыходачым пуокам трамваю, пр-воднай каналізацыі, пашырэннем ква-тарнага будаўніцтва, існуючая магут-насць станцыі невыстаточная.

Выходам з гэтага становішча зьяў-ляецца ўстаноўка на станцыі турба-генэратара ў 4 тыс. кв. і паравога кат-а ў 400-600 квадратных мэтраў.

Адзіны ў СССР Ленінградскі мэтал-лічны завод можа вынааць заказ на турбагенэратар і катёл толькі ў пра-цягу 2-3 год. З прычыны гэтага пры-знана патрабным, каб Эльвод безза-кладна прыняў меры да атрымання ліцэнзіі і заказу машын за граніцай.

У працягу бліжэйшага часу, да пу-оку аэгранічнага турбагенэратара, тэ-ба ажыццявіць наступныя мерапры-емствы:

Утварыць камісію з прадстаўніоў ВСНГ і Эльводу для высвятленьня магчымасці пуску вімой 1929-31 г. рухавікоў, якія маюцца на прадрпры-емствіх окуртэсту, харчтэсту і іш.

Пэравесці некаторыя прадрпры-емствы на начную зьмену.

Камунальная о-іцыя лічыць ненар-мальным адназ Эльводу ад задаваль-неньня сьвятлом кватэр рабочых і прапануе гэтыя патрабаваньні рабо-чых забясьпечыць.

За тэрарыстычны на-пад--расстрэл

Некалькі дзён таму назад у нас паведамалялася, што Ляв Костусь, які абнававаўаў у тэрарыстычным нападзе на грамадзкая працаўніка Заслаўскага району, тав. Дударчыка, прыгавораны да расстрэлу. Учора прысавар прыведзены ў выкананьне.

Пабудова новых прад-прыемстваў

Селета Белдзяржстандаль будзе рад новым прадрпрыемствам. Будуючыца праграма на сезон 1929 г. заць-ер-джана ў суме 4.072.000 рублёў. Аса-бліва будыць работы праабачаца на мясным камбінатэ ў Воршы. Намеча-на таксама пабудова ліка-птрышма-на камбінату ў Полацку, бязм для зьбіраньня апу у Менску, бандафна-на заводу ў Воршы, 25 дробных кі-шчыма-альбуміных заводаў пры бой-ніа і г. д. Амаль усе патрабныя бу-даўнічыя матэрыялы ўжо загатоу-лены.

15 лютага—пуск Заслаўскага камбінату

Заканчалецца пабудова Заслаўскага камбінату. У склад камбінату ўва-ходзіць электрастанцыя, якая будзе асвятляць мястэчка, і вакалічныя оскі, млын і іш. прадрпрыемствы. 15-га лютага камбінат будзе сконча-ны і пущаны ў ход.

Сталоўка пры ТПА. Учпрафсеж вяр-нуў пры ТПА сталоўку для чыгунач-ных рабочых. Зар-э сталоўка адпуская для рабочых гарацка аьеды коштам у 85 кап. Пры сталоўцы ёсьць буфэт з халоднымі закускамі.

Перакваліфікацыя і навучаньне беспра-цоўных

У сучасны момант ідзе на бор на курсы будаўнікоў пры ЦПЧу. Усяго на курсы будзе набрана 60 чалавек тынкаўчыкоў і каменшчыкоў Та ія-ж курсы аткрываюцца ў Віцебску. Гдзе та сама набор 40 чалавек у школу мэдыцынскіх сьпеціер. Пры працалек-тывах арганізуецца 14 вучыцўскіх брыгад, у якіх будзе навучана 180 пад-росткаў. Брыгады арганізуоцца ў Менскай, Віцебскай, Гомельскай, Ма-гілёўскай і Вабруйскай окуртэах. Усяго ў блучым годзе будзе перакваліфіка-вана на курсах ЦПЧу 1.664 беспра-цоўны, якія атрымваюць кваліфіка-цыі: сьлесароў—15) чалавек, кавал-лёў—120 чалавек, такароў—84 чал., каменшчыкоў—344 чал. і тынкаўчы-коў—856 чалавек.

Новыя журы мастацкай выстаўкі

Калегія Наркамасьветы адмяніла па-стоянай журы 3-й Усебеларускай ма-стацкай выстаўкі аб разьмеркаваньні прэміі ва кардынах, якія выстаўлены на выстаўцы.

Утворана новыя журы ў складзе т. т. Некрашэвіча, Керніца, Шчакаві-хіва, Ластоўскага, Крыніна, Вольскага і двух прадстаўнікоў ад мастакоў. Камісіі дараўна выкарыстаць увесь прэ-міяльчы фонд.

У зьвязану з тым, што піводная з прі-не падыходзіць да тых умоў, якія былі выстаўлены для атрымальня прэміі, разьмер апошніх выйжан. Для першай прэміі ўстаноўлена стаўка ў 400 руб., другой—300 р., трэцяй—200 р. і чап-вертай—100 р. Старшыня журы—член калегіі Наркамасьветы і начальнік Га-лоўваўскі т. Некрашэвіч.

Сёньня адкрываецца рабочая антыалкагольная канфэрэнцыя

Сёньня ЦСПСБ гасьцінна расчынае свае дзьверы шырокай рабочай анты-алкагольнай канфэрэнцыі.

Падрыхтоўка да гэтай канфэрэнцыі ішла ў працягу апошніх месяцаў. Пры дапамозе АПД акружкому і К. А. ЦСПСБ былі створаны пры доме Сам-асьветы курсы інструктароў па ба-рацьбе з алкагалізмам.

Усяго кучрантаў было 35 чалавек, на курсах былі прадстаўлены амаль усе заводы і буйныя прадрпрыемствы. З курсантамі былі вывучаны наступ-ныя тэмы: гісторыя алкагалізму ў Ра-сіі, барацьба з алкагалізмам у Зах. Эўропе і Амэрыцы; алкагалізм і дзяр-жава, прафсаюзы і барацьба з алка-галізмам; прычыны алкагалізму, алка-голь і могазь, алкаголь і нэрва-па-помыччае эдарэўе, алкаголь, пр-ца і лячэньне алкаголінаў і шкода малых доз сьпірытуоных напійтаў.

Пры выпуску курсанты ўрачыста абяцалі прынасьці ўсе намаганьні да

таго, каб у сапраўднасьці пачаць ба-рацьбу з влікім сацы лымым злом, дрэннай спадчынай отарога быту--в алкагалізмам.

І яны атрымалі сваё слова. Да оўн-нешняга адкрывацца рабочай проціал-кагольнай канфэрэнцыі мы ўжо маея стварэнна кучрантамі ячэа на пра-дрпрыемствах. Так, на гуце «Пралета-ры» стварава антыалкагольная ячэйка ў 60 чал. і г. д. Веотая аб напу-насьці ячэаі мы па уль маея ад іб прадрпрыемстваў, магчыма, што сёнь-ня на канфэрэнцыі мы даведземе аб арганізацыі ячэаі і на іных пра-дрпрыемствах.

Пачатым таварызьне. Сёньня часозы камітэт таварызтва барацьбы з алка-галізмам пердасць свае фінансыі ра-бачаі нарадзе, якая вызучыць з озаг-го боку антыўных таварышоў для энэргічнай работы ў таварызтае ба-рацьбы з алкагалізмам.

Д-р Нейфах.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

Сьніля, 26 студзеня, в 6 г. увечары ў паміжканьні МЦРК (Савецкая, 43), абудзецца чар-вовое пасаджэньне біро АРВ з наступным парадкам дня:

1. Аб пільне працы рэспубл. біро на 1-е пайодзьдзе 1929 г. (дакл. тав. Гольдбарг).
2. Аб арганізацыі аддзелу кансультаньні і экспэртызм.
3. Аб арганізацыі камісіі па павышэньні кваліфікацыі сяб-роў АРВ.
4. Аб арганізацыі сэнцыі АРВ: а) вытэрачай, б) гандлёва-ка-апэрацыйнай.
5. Аб оскіканьні рэспублікан-скай нарады АРВ.
6. Аб арганізацыі турткаў «Капіручот».
7. Аб прыёме ў сябры АРВ.

— Сьніля, 26-га студзеня, в. а 6-й гадзіне увечары, у паміжканьні малое загі клубу Карла Маркса, оскі-жалецца пашыраны пленум Кастрычні-каваа рэйкому КП(б)В, сумесна з сакратарамі ячэаі КП(б)В, сакратар-амі саватарыскай вайсковыа часэці, інструктажам РК і сакратармі фракцыі фабзаўмляюамаў, з паступ-най абвэсткай дня:

Прыеж у партыю, вынікі прапра-ноўкаі лістападаўскага пленуму, з а-оачы арганізацыі, зацьвердзаныа плянку работы РК, аб перавыбараз гарсавету.

— У нядзелю, 27 студзеня, а 7 гадзіне увечары, у паміжканьні клубу «Чырвоны Будзнік» адбудзецца агуль-ны сход работніц і жонач рабачаі саюзу будаўнікоў з абвэсткама для—5 год блз Леніна.

— Распарадак кансультаньні у партыібінае АПА ЦК і Менаску-оому на 2-е пайодзьдзе павучальнаа 1928-29 году.

КЛУБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА

У нядзелю, 27 студзеня — кіно «Француска куня». Пачатак а 8 і 10 гадзіне увечары. Выклікаецца 3-я група дужымы парадку. А 11 гадзі-не раныца—заняткі туртка на вывуч-чэньні англійскай мовы.

А 10 гадзіне увечары — заняткі спартыўнаа туртка.

Сьніля, а 7 гадзіне—заняткі туртка 130.

Працягваецца вапс на шахматна-шахачны турнір пры клубе.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сьніля, а 6-й гадзіне увечары, адбудзецца агуль-ны сход тэхпрацаўнікоў-жанчына і ўсіа утрыманьні-жанчына сяброў саю-зу працасьветы.

Буае пастаўлен даклад «Аб зада-чох снравадчана-перавыбарчай кам-паніі саветаў».

— ПУШКІНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА. Сьніля, 26 студзеня, а 7 з пал. гадз. увеч. (1 паверс) сьламі літаратурна-а туртка пры бібліятэцы будзе пра-ведзены літаратурны дыспут па тэ-ры Ошэва «Дзеньнік Косці Рабцова». Уступнае слова зробіць тав. В. П. Тэпін. Уваход вольны.

— ПУШКІНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА. у нядзелю, 27 студзеня, а 11 гадз. ран. (1 паверс) адбудзецца канфэрэнцыя чытачоў пушкінскай бібліятэкі з яе аддзельнымі.

Парадак дня:

1. Доклад аб прычы акрувовай бі-біятэкі за апошні час, дакл. тав. Ма-ліноўскі.
2. Праца з чытачом і кнігай, т. т. Галкіна і Зюмнікава.
3. Праца з дзцьмі, тав. Рама-поўскаа.
4. Розмае.

КЛУБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА

У нядзелю, 27 студзеня — кіно «Француска куня». Пачатак а 8 і 10 гадзіне увечары. Выклікаецца 3-я група дужымы парадку. А 11 гадзі-не раныца—заняткі туртка на вывуч-чэньні англійскай мовы.

А 10 гадзіне увечары — заняткі спартыўнаа туртка.

Сьніля, а 7 гадзіне—заняткі туртка 130.

Працягваецца вапс на шахматна-шахачны турнір пры клубе.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сьніля, а 6-й гадзіне увечары, адбудзецца агуль-ны сход тэхпрацаўнікоў-жанчына і ўсіа утрыманьні-жанчына сяброў саю-зу працасьветы.

Буае пастаўлен даклад «Аб зада-чох снравадчана-перавыбарчай кам-паніі саветаў».

— ПУШКІНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА. Сьніля, 26 студзеня, а 7 з пал. гадз. увеч. (1 паверс) сьламі літаратурна-а туртка пры бібліятэцы будзе пра-ведзены літаратурны дыспут па тэ-ры Ошэва «Дзеньнік Косці Рабцова». Уступнае слова зробіць тав. В. П. Тэпін. Уваход вольны.

Да ведама ючкораў

У нядзелю, 27 студзеня, в 4 гадзі-не увечары, у паміжканьні рэдаскі газэты «Чырвоная Зьмена» (Камса-мольская, № 25) адбудзецца прада ючкоруау, пры чаўнікоў пасьпэціаістэ і пасьпэціаоруа на наступныа катэа-льях: 1. Аб перавыбараз гарсавету. 2. Аб удзеле ў а мліза выжарчых на-рад. 3. Аб усеаіаанай кімаволаааі перакліччя.

Адказны рэдантар ЯН. АСЬМОУ

ЦЕНТРАЛЬНАГА САВЕТУ АСОАВІАХІМУ БССР
АДКРЫВАЕЦЦА 26 студзеня г. г. а 17 з пал. гадз. дня ў Дома Чырвонай Арміі.
ПАРАДАК ДНЯ:

ВЫШЛІ З ДРУЖУ

Ад Народнага Камісарыяту Фінансаў БССР

АБВЕСТКА

Даводзіцца да ведама трымальнікаў

2-е пазыкі індустрыялізацыі

народнай гаспадарні СССР, што

